

Чытайце ў нумары:

Ленін у Казані

• Лейтэнант міліцыі

• Дзень нараджэння

снягурачкі • Купа-


лаўкі • Апавяданні:

Ядвіся, Сардэчнік



# работніца і сялянка

4 1969



Першая рэпетыцыя.  
Карціна заслужанага Дзяяча мастацтва  
Райсы Кудрэвіч.



## СВЯТА РАДАСЦІ І ВЯСНЫ

К гэтаму дню вясна ўваходзіць у свае правы. Сейбіт, узбронены машынамі, раскідаў зерне па вільготнай ніве. Сонейка памагло прарасці маладым парасткам. Зазелянелі лясы, расквітнелі раннія краскі. Вясна навокал.

Вясна ў чалавечых сэрцах: набліжаецца любімае свята савецкага народа — Першае мая! Людзі заўсёды заклапочаны: чым яго сустрэцы! і сустракаюць добрай справай, добрай песнай, добрым настроем. У гонар свята заўсёды шырока разгортаеца сацыялістычнае спаборніцтва на прадпрыемствах і ў калгасах. А сёлета яно набывае асаблівую сілу. і сілу гэтую яму надае незвычайнасць часу, у які мы жывем і працуем.

Набліжаецца 100-годдзе з дня нараджэння вялікага заснавальніка Камуністычнай партыі і Савецкай дзяржавы, правадыра міжнароднага пралетарыяту Уладзіміра Ільіча Леніна. Шматлікія калектывы прадпрыемстваў становяцца на ленінскую вахту, у гонар сладкага юбілею бяруць на сябе павышаныя абавязательствы, аб'яўляюць сёлетні год годам ленінскай ударнай працы.

Усенароднае сацыялістычнае спаборніцтва за дастойную сустрэчу ленінскага юбілею яшчэ вышэй узнімае творчую ініцыятыву, працоўную актыўнасць мас, і гэта станоўча ўплывае на тэмпы росту нашай эканомікі, навукі і культуры, жыццёвага ўздоўжніцтва працоўных.

Працаўнікі вытворчасці перавыканалі план трэцяга года пяцігодкі па асноўных паказчыках, забяспечыўшы прырост працьвеннай прадукцыі на 8,1 працэнта. Толькі за адзін год увайшло ў строй каля 300 буйных прадпрыемстваў. Павысілася валавая прадукцыя сельскай гаспадаркі. Гісторыя краіны яшчэ не ведала такога вялікага росту вытворчасці матэрыяльных даброт. За тры гады пяцігодкі рэальныя даходы на душу насельніцтва павялічыліся ў нас на 20 працэнтаў, а дзяржаўныя выдаткі на бясплатную адукацыю, медыцынскае абслугоўванне, на выплаты пенсій, дапамог, на аплату водпускаў — на адну трэць.

Толькі за мінулы год савецкія людзі атрымалі 2,3 мільёна добраўпрадаваных кватэр і дамоў, 41 мільён чалавек перасяліліся ў новыя кватэры.

Ва ўсіх гэтых здзяйсненнях закладзена вялікая доля працы савецкіх жанчын. Нястомныя працаўніцы, яны ўесь час адчуваюць вялікія клюпаты Камуністычнай партыі і Савецкага ўрада. Плённыя вынікі трэцяга года пяцігодкі зноў пераканаўча сведчаць аб вялікіх перавагах сацыялістычнага ладу, яго не-вычарпальных творчых магчымасцях.

Усіх савецкіх людзей, мужчын і жанчын, аб'ядноўвае гараче жаданне зрабіць чацвёрты год пяцігодкі годам ударнай работы, высокай прадукцыйнасці працы і выдатнай якасці прадукцыі. Калектыву Мінскага завода запасных частак, стаўшы на ленінскую працоўную вахту, вырашыў датэрмінова выкананы план 1969 года па аб'ёму вытворчасці і выпускі звыш плана прадукцыі на 170 тысяч рублёў, у тым ліку запасных частак да трактараў і аўтамабіляў з сэканомленнем металу на суму 100 тысяч рублёў. Так, як і на заводзе запасных частак, за высокую прадукцыйнасць працы, выдатную якасць, добрую працоўную дысцыпліну змагаюцца на ўсіх прадпрыемствах.

Не застаюцца ўбаку працаўнікі і працаўніцы сельскай гаспадаркі. Кожны дзень у іх жыцці напоўнены плённымі працоўнымі справамі. Усе іх задумы, усе імкненні накіраваны на тое, каб азnamенаваць ленінскі юбілей новымі працоўнымі здзяйсненнямі. Жывёлаводы саўгаса «Манькавіцкі» Столінскага раёна вырашылі давесці сёлета вытворчасць мяса да 135 цэнтнераў на 100 гектараў сельскагаспадарчых угодаў. Для гэтай мэты яны намецілі адкарміць і прададць дзяржаве 3000 галоў буйной рагатай жывёлы сярэднай вагой 340 кілаграмаў кожная, дабіца, каб кожны кормнік прыбываў у вазе не менш як на 700 грамаў за суткі. Вялікія планы! Пераможцам спаборніцтва будуць уручачца чырвоныя вымпелы, граматы, грошовыя прэміі. Прозвішчы і партрэты перадавікоў будуць занесены на Дошку гонару, у Кнігу працоўнай славы. У канцы года работнікі жывёлавадоўлі, якія даб'юцца самых выдатных вынікаў, атрымаюць прэмій-пуцёўкі для падарункаў на ленінскіх месцах. Пажадаем жа і мы жывёлаводам саўгаса плённых вынікаў і спадзяемся, што сярод пераможцаў будуць названы імёны лепшых жанчын-працаўніц, якіх нямала на жывёлавадоўчых фермах.

У дзень Першамая на плошчах і вуліцах гарадоў і пасёлкаў савецкія людзі прадэманструюць вынікі сваёй нястомнай працы. На сваіх транспарантах яны, як і заўсёды, напішуть самы запаветны заклік: «За мір і дружбу паміж народамі!» Гэтыя агнявыя слова паліяцъя ў далёка за межы нашай краіны. Іх падхопляць і панясуць на першамайскіх дэманстрацыях, захаваюць у сваіх сэрцах мільёны працоўных. Мільёны нашых сяброў закляймуюць ганьбай тых, хто імкнецца да развязвання новай вайны. «У сусветнай рэакцыі, якую ўзначальваюць Злучаныя Штаты Амерыкі, — заяўлі вядомы амерыканскі грамадскі дзеяч Поль Робсан, — галоўная мэта зараз — спыніць прагрэс сацыялістычных краін. Таму абарона Радзімы сацыялізма — гэта першая лінія барацьбы супраць сусветнай рэакцыі. Гэта было правільна раней і тым больш правільна сёння».

У дзень інтэрнацыянальнага свята працоўных усяго свету, у дзень Першага мая працоўныя розных краін свету выйдуть на вуліцы пад лозунгам:

— Пралетары ўсіх краін, яднайцеся!

У еднасці працоўных сіла і моц барацьбітоў за сваё вызваленне, за перамогу сацыялізма.

Няхай жыве Першае мая!

Прападары ўсіх краін, яднайцеся!

**работніца  
і сялянка**

№ 4

КРАСАВІК  
1969

ШТОМЕСЯЧНЫ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫ І ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКІ ЧАСОПІС

ГОД ВЫДАННЯ СОРAK ПЯТЫ

ВЫДАННЕ ЦК КП БЕЛАРУСІ

Выдавецтва «Звязда».

НАЦІОНАЛЬНАЯ  
БІБЛІЯГІТЭКА  
БЕЛАРУСІ



Да 100-годдзя з дня нараджэння Ул. І. Леніна

# Л Е Н И Н У КАЗАНІ

Мяціны, дзе жыў вялікі чалавек, свяшчэнны!  
Праз сотні гадоў тут ажываюць для нашчадкаў  
яго дзеянні і слова.  
I. ГЕТЭ.

СЦЬ горад на Волзе, які ведае кожны савецкі чалавек.  
Казань. Горад, дзе жыў і вучыўся Уладзімір Ільіч Ленін.

Казанскі універсітэт. У самым цэнтры горада стаіць яго велізарны будынак з белай каланадай. Непадалёк малады Ленін з кнігай у руках.

...Сям'я Ульяновых перасялілася ў Казань у 1887 годзе, калі Валодзя Ульянаў скончыў Сімбірскую гімназію. Казанскі універсітэт лічыўся тады лепшым у Расіі. Не адразу расчыніліся яго дзвёры перад братам «дзяржаўнага злачынца»: зусім нядайна быў пакараны смерцю Аляксандр Ульянаў за ўдзел у замаху на цара. Выручыла выдатная харектарыстыка, выдадзеная Сімбірскай гімназіяй: «Вельмі таленавіты, пастаянна стараны і акуратны, Ульянаў ва ўсіх класах быў першым вучнем і пры заканчэнні курса ўзнагароджан залатым медалем, як самы варты па поспехах, развіццю і паводзінах». У жніўні 1887 года Уладзіміра Ульянова залічылі студэнтам юрыдычнага факультэта.

Казанскі універсітэт славіўся сваім рэвалюцыйнымі традыцыямі. Нягледзячы на забарону царскага ўрада, існавалі нелегальныя студэнцкія зямляцтвы, дзейнічалі рэвалюцыйныя гурткі, распаўсюджваліся антыўрадавыя лісткі. Уладзімір Ільіч становіцца членам нелегальнага гуртка рэвалюцыйна настроенай моладзі, які паліцыя назвала гуртком «вельмі шкоднага напрамку». Казанскія студэнты, успамінаў Максім Горкі, «жылі ў настроі клопатаў аб рускім народзе, у няспынай трывозе пра будучыню Расіі».

У лістападзе—снежні 1887 года студэнці рэвалюцыйныя набыў шырокі размах. Непасрэднай прычынай да выступлення казанскіх студэнтаў з'явіліся падзеі ў Маскоўскім універсітэце, дзе справа дайшла да сутычкі студэнтаў з паліцыяй і казакамі.

1 снежня 1887 года адбылася тайная нарада зямляцтваў Казанскага універсітэта і ветэрынарнага інстытута з ўдзелом прадстаўніка маскоўскіх студэнтаў. Былі аблеркаваны студэнцкія патрабаванні і намечана сходка. Уладзімір Ільіч Ленін прымаў самы дзеяны ўдзел у нарадах, на якіх рыхталася сходка.

4 снежня 1887 года калідоры і вестыбюль універсітэта начали запаўняцца студэнтамі, усе спышаліся на сходку. Інспектар Н. Патапаў загадаў разысціся. Студэнты выгнали яго. Пачаліся выступленні. Выступіў Уладзімір Ульянаў. Удзельнікі сходкі ўручылі рэктару Крамлёву адоўзу і петыцыю. «Сабрала нас сюды не што іншае, як усведамленне немагчымасці ўсіх умоў, у якія пастаўлена рускае жыццё наогул і студэнцкае ў прыватнасці»,—пісалі яны ў петыцыі.

Каля чатырох гадзін працягвалася сходка. Яна была спынена толькі пасля таго, як з'явілася паліцыя. Студэнты ў знак пратэсту сталі вяртаць свае студэнцкія білеты. Адным з першых вярнуў білет Уладзімір Ільіч.

Яшчэ не ведаючы пра сваё выключэнне з універсітэта, Ленін падаў на імя рэктора заяву: «Не прызнаючы магчымым працягваць маю адукацию ва універсітэце пры цяперашніх умовах універсітэцкага жыцця, маю гонар пакорліва прасіць Ваша Правасхадзіцельства зрабіць належнае распараджэнне аб выключэнні мяне з ліку студэнтаў імператарскага Казанскага універсітэта».

А ў той жа вечар інспектар перадаў апекуну Казанскай вучэбнай акругі спіс студэнтаў, якія ўдзельнічалі ў сходцы. Пад нумарам 139 у ім быў Уладзімір Ільіч. За студэнцкія хваляванні было выключана 200 чалавек. Універсітэт быў закрыты на трох месяцы.

У ноч на 5 снежня 1887 года студэнта Ульянова арыштавалі. Паліцэйскі прыстаў, здзўлены маладосцю Уладзіміра Ільіча, звярнуўся да яго: «Ну чаго вы бунтуеце, малады чалавек, сцяна ж!» «Сцяна, ды гнілая,—ткні, і развалицца»,—адказаў юны рэвалюцыянер.

У турэмнай камеры сябры спыталі: чым ён думае заняцца пасля высылкі? Ульянаў адказаў, што перад ім адна дарога—дарога рэвалюцыйнай барацьбы.

Праз два дні Уладзіміра Ільіча выслалі ў вёску Кокушкіна, за 40 вёрст ад Казані...

Казанскі універсітэт беражліва захоўвае памяць аб вялікім правадыру. На галоўным будынку ўстаноўлена мемарыяльная дошка. У 1925 годзе універсітэту было прысвоена імя Уладзіміра Ільіча Ульянова-Леніна.

У адной з аўдыторый юрыдычнага факультэта, дзе сту-

дэкт Ульянаў слухаў лекцыі па гісторыі рускага права, адкрыты мемарыяльны пакой. У ім адноўлена абстаноўка тых часоў, сабраны цікавыя матэрыялы і дакументы. Момант сходкі ўвекавечаны ў карціне мастака О. Вішнякова. Наведвальнікі падоўгу стаяць перад карцінай мастака І. Халіулава «Першы арышт Уладзіміра Ільіча Леніна».

...Дзесяць доўгіх месяцаў правёў у Кокушкіне Уладзімір Ільіч. Гэта месяцы вывучэння палітычнай літаратуры, заняткаў юрыдычнымі навукамі, глыбокага знаёмства з жыццём сялян. Увесень 1888 года Леніну дазволілі вярнуцца ў Казань, але дзвёры універсітэта цяпер былі на глуха зачынены для яго.

У Казані ў гэты час было ўжо некалькі нелегальных рэвалюцыйных гурткоў, арганізаваных адным з першых рускіх марксістаў Н. Е. Федасеевым. Уладзімір Ільіч уступіў у адзін з такіх гурткоў. Там вывучалі і абрываўся творы Маркса і Энгельса, якія распаўсюджваліся ў нелегальных выданнях і рукапісных перакладах, вялі гарачыя спрэчкі вакол работ Г. В. Пляханава. Адказ на самое галоўнае пытанне — якім павінен быць шлях вызвалення працоўных — Уладзімір Ільіч знаходзіць у Маркса і з таго часу становіцца гарачым прыхільнікам яго поглядаў.

Сям'я Ульяновых пасялілася ў доме Арловай на Першай Гары (цяпер вуліца Ульянова, дом № 24), там адкрыты мемарыяльны музей Ул. І. Леніна. Двухпавярховы дом з балконам стаіць на гары, у глыбіні малаяўнічага саду. Тут і сабралася разам дружная сям'я Ульяновых. Сюды ж вярнулася і Анна Ільінічна, якая адбывала ссылку па справе старэйшага брата Аляксандра.

Уладзімір Ільіч выбраў сабе невялікі пакой на ніжнім паверсе, які меў асобны выхад. Просты жалезны ложак, над ім — падвясныя палічки з книгамі. Стол з газавай лямпай, простай чарнільніцай. Тут ён шмат і ўпарты працаў, вывучаючы творы Карла Маркса і Фрыдрыха Энгельса. Ён любіў шахматы. Шахматная дошка з расстаўленымі фігурамі і зараз знаходзіцца ў яго пакой, на ляжанцы, засланай газетамі.

На другім паверсе дома-музея — вялікі светлы пакой, які служыў сям'і Ульяновых сталовай і гасцінай. Тут, як і ў іншых пакоях, усё вельмі сціпла і проста: вялікі стол, старадаўні рапаль, этажэрка з нотамі Марыі Аляксандраўны, канапа. У зімовыя вечары ўся сям'я збиралася ў гасцінай. Малодшыя рыхтавалі ўрокі, дарослыя гутарылі. У вольны час гулялі ў настольныя гульні, чыталі, часам усе разам спявалі.

Побач з гасцінай — пакой Марыі Аляксандраўны, якая жыла з дзвюма дочкамі Вольгай і Марыяй. Дочки з малых год умелі шыць і вышываць. Шкатулка з ніткамі і зараз захоўваецца ў гэтым пакой. Недарафое, простай работы люстэрка перадаў дому-музею стрычечны брат Уладзіміра Ільіча Н. Веракеннікаў.

І ў Марыі Аляксандраўны, і ў невялікіх пакоях Анны Ільінічны і Дэмітрыя Ільіча толькі саме неабходнае, нічога лішняга...

Настойліва імкнучыся атрымаць вышэйную адукацыю, Уладзімір Ільіч неаднаразова звяртаўся ў Міністэрства народнай асветы з просьбай дазволіць выезд за граніцу для паступлення ва ўніверсітэт. Яму адмаўлялі. Царскія міністры і чыноўнікі бачылі ў маладым Ульянове небяспечнага рэвалюцыяnera і не жадалі выпускіць яго з-пад нагляду.

У пачатку мая 1889 года сям'я Ульяновых выехала з Казані. Гэта выратавала Уладзіміра Ільіча ад новага арышту: у ліпені 1889 года Федасеўскі гурток быў разгромлены. «Думаю, — пісаў пазней Ул. І. Ленін, — што лёгка мог бы таксама быць арыштаваны, калі б застаўся тым летам у Казані».

Казанскі перыяд быў нядоўгі, але адыграў важную ролю ў жыцці Леніна. Тут Уладзімір Ільіч стаў на шлях рэвалюцыйнай барацьбы, тут складваўся і фармаваўся яго рэвалюцыйны светапогляд.


Дом-музей у Казані, мемарыяльны пакой ва ўніверсітэце наведваюць тысячи эксперсантаў з розных куткоў краіны, з-за рубяжа. Шмат сардэчных, хвалюючых запісаў пакідаюць яны ў кнізе водгукаваў. Запісы гэтыя поўны любові і павагі да правадыра і настаўніка працоўных Уладзіміра Ільіча Леніна, да Камуністычнай партыі Савецкага Саюза.

Н. СЯРГЕЕВА.



Казанскі Універсітэт імя  
Ул. І. Ульянова-Леніна.

Дом-музей Ул. І. Леніна ў Казані.  
Фота М. Блатага.



Пакой Ул. І. Леніна ў доме,  
дзе жыла сям'я Ульяновых у  
Казані.

**Д**ЗЯУЧЫНКА ў шынялі рамесніка!.. Людзі старэйшага і сярэдняга пакалення ў ведаюць, які неймаверны цяжар ты ўзваліла ў цяжкі час на свае кволыя плечы. Бацькі і старэйшыя браты ваявалі на фронце, а ты, так рана прызычна да работы, кавала зброю перамогі над ворагам.

Каторую ўжо ноч не змыкала павек. Вочы пачырванелі. Халоднае паветра сціскала лёгкія, меркла цымнае зімовае светло. І гэта ў шаснацца дзяўчых год! Паслухайце, Клаудзія Іванаўна, гэта пра вас я расказваю.

...Завірушным студзенскім днём 1945-га на Кемераўскі азотнатукавы завод прыбыло папаўненне. У хлопцаў ледзь прабіваўся пушок над верхнім губой, дзяўчата наўнай і простыя: што на души, тое і на языку. Клава назначылі слесарам-інструментальшчыкам. Падышла да стала з інструментам, а ён амаль роўны з ёй. Паглядзеў стары майстар, паморшчыўся, уздыхнуў.

— Эх, ты, дзіцячы сад, можа лаўку табе падставіць? Ну-ну, не злуй, гэта я так, да слова прыйшлося.— І, не даўши апамятацца, спытаў:

— А што мы ўмеем?

— Усё!— успыхнула новенькая.

— Ну-ну, паказвай...

Паднёс фланец з зазубрынамі — трэба паправіць. Дзяўчына заціснула дэталь у ціскі, спрытна падхапіла наплынік і пацягнулася ўверх на пальчыках. Фланец быў адпаліраваны зусім някепска.

— Та-ак... — толькі і вымавіў стары.

\*\*

Гэта было прызнанне. Хоць майстар і не сказаў больш нічога, але погляд яго шэрых, пад цяжкімі бровамі, вачай неяк пацяплеў, разгладзілася сетка маршчын на твары. Клава падумала: добры, мусіць, дзядзька. Назаўтра стол з яе рабочым інструментам аказаўся ніжэй на паўметра. Скасіла вочы на ножкі — роўна падпілаваны. Падумала: калі паспей? Разам жа ішлі праз прахадную...

Так яна і працавала, стоячы ля падпілаванага стала. Вайна штодзённа глядзелася ў вонкі завода трохвугольнікамі пісем, тэрміновымі заказамі, зводкамі Інфармбюро. Прыйходзілі і пахавальныя. Тады ўсе неяк раптам, быццам згаварыўшыся, замаўкалі, рабіліся панурымі. Ніхто не заўважаў, як заступала другая змена, інструмент пераходзіў з рук у рукі. І няхай з учарашняга дня ў роце не было макавай расінкі — наплыў душэўнай скамяняласці не раставаў, агрубелья, у мазаліях, далоні не хацелі спакою.

Прышло казённае пісмо і старому майстру. Клава бачыла, як дрыжэлі яго пальцы, тримаючы лісток паперы, як панікла сівая галава. І такі жаль напоўніў сэрца дзяўчынкі, што яна наблізілася да майстра, прытулілася да яго пляча, усхліпнула.

— Не трэба, дачушка,— сказаў ён ціха.— Ідзі, працуй...

У працы Клава спаганяла ўсю свою нянавісць да ворага. З дня ў дзень спасцігала рамяслу, слясарыла па трэцяму, потым па чацвёртаму і нават пятаму разраду. Для нядайней выпускніцы рамеснага вучылішка гэта было, ай, як шмат!..

Запал Клавы заўважылі. Ей працавалі перайсці ў тэхналагічны цэх машыністам матор-помпы-турбіны. Стары майстар адгаворваць не стаў: залатыя рукі, яны больш патрэбны тым.

Машыніст — прафесія важная, адказная. Таму практиканты, што прыбылі на завод, дзівіліся, убачыўшы дзяўчоўскую коскі ля матор-помпы-турбіны. «Мусіць, пасыльная ці прыбіральшчыца», — падумалі студэнты. Быў сярод іх і Іван Рыгоравіч Баценеў.

зразумець, што да чаго, як Клава кінулася да машын і пачаргова адключыла ўсе восем агрэгатаў.

Людзі з палёгкай уздыхнулі — пранесла! Выбуху не будзе. А Клава, як бы нічога не здарылася, працягвала несці вахту. Былы практикант Іван Баценеў, які ўжо стаў начальнікам цэха, вучыў на гэтым прыкладзе моладзь: так трэба дзейнічаць у аварыйных выпадках! Ды і сама Клава вучыла стажораў, каб былі кемлівымі, знаходлівымі, мужчынамі. Некаторыя потым выраслі ў буйных спецыялістаў-азотчыкаў і ў пісьмах шчыра дзякуюць Клаудзіі Іванаўне Калывайлівай за навуку. Дастана падзякаваў і ўрад: за самаадданую працу на Новакемераўскім хімкамбінаце яна ўзнагароджана медалем «За працоўную доблесць».

Чатыры гады назад Клаудзія Іванаўна з сям'ёй прыехала ў Гродна. Яна і яе муж Мікалай Аляксандравіч, таксама хімік, былі запрошаны на азотнатукавы завод. Тут ёй давялося перавучацца: іншыя тэхналагічныя схемы, новыя, незнаёмыя працэсы, зусім іншая сістэма кіравання, найскладанейшыя прыборы. Паспрабуй асэнсаваць столькі галаваломных навінак, калі за плячыма толькі сямігадовая адкуаця. Ды і дочки — іх дзве — шмат увагі патрабуюць. Як падзяліць час паміж работай і дзецьмі, калі змена часам не ведае цвердых межаў? А тут яшчэ маладыя — Віталь Бараноўскі, Марыя Курачкіна, Валянціна Папова, просяць:

— Клаудзія Іванаўна, навучыце працаваць на турбапомпе, у вас такі вопыт!

Цяжкасці — яны скрэзь і ўсюды, пастаянна. Але заўважце — ніводнага вонкі, роўня, сяброўскія адносіны з людзьмі, шчырая дапамога маладым работнікам. Якіх душэўных сіл гэта каштавала Клаудзіі Іванаўне — хіба падлічыш?

А сама работа старшага апаратчыка аддзялення ачысткі, нават калі ты ўжо добра ведаеш усё, што ад цябе патрабуеца на ЦПУ (Цэнтральны пульт упраўлення)! Тут глядзі ды глядзі, каб падтрымліваць аптымальны рэжым на ачыстцы газу ад вуглекіслаты. Бо ад гэтага залежыць работа ўстановак адмыўкі і калон сінтэзу аміяку.

Вытворчасць, напамінаем, хімічная: рознае можа здарыцца. Праввалася неяк шчолач на ўстаноўцы ачысткі. Каб спазнілася на хвіліну — магла выйсці са строю ўстаноўка адмыўкі газу вадкім азотам. Што рабіць? Шчолач льецца на падлогу, не падысці. Людзі захваліваліся. Калывайліва здолела спыніць плынь.

Радавы выпадак у яе практицы, нават значэння яму не надала. Калі я напомніў пра яго, Клаудзія Іванаўна збянтэжана ўсміхнулася.

— Ну, што вы, прости трэба любіць справу...

Цяжка расказаць у кароткім нарысе пра Клаудзю Калывайліву. Яна выйшла з шыняля рамесніка і адзначана вышэйшай узнагародай Радзімы — ордэнам Леніна.

Слаўны шлях. Шлях камуніста!

Я. ЯЦУНСКІ

## Кавалер ордэна ЛЕНІНА

які цінер кіруе аміячнай вытворчасцю на Гродзенскім азотнатукавым заводе. Дык вось ён успамінае:

— Ведаецце, мы спачатку не паверлі вачам сваім. Хімія, складаныя механизмы, а тут такое дзяўчо. Але потым глядзім: сапраўдны спецыяліст. Шмат чаму навучыліся студэнты ў Клавы. Галоўнае — рэакцыя, арыентацыя ў яе хуткая. Якасці, неацэнныя для хімікаў...

Рэакцыя, арыентацыя хуткая... Прайду казаў Іван Баценеў. У студзені 1960 года Клава перайшла на Новакемераўскі хімічны камбінат. Неўзабаве здарылася аварыя: ні з таго, ні з сяго адключылася электраэнергія. Спынілася падача вады. Пагражала парушэнне нармальнага тэхналагічнага рэжimu. Мог выйсці са строю каталізатор на сінтэзе аміяку, маглі разбурыцца роторы цэнтрабежных помпаў, а затым... страшна і падумаць. Хімічная вытворчасць выбухованебяспечная, і катастрофа ў цэху была б немінучая, калі б не хуткасць рэакцыі і арыентацыі старшага машыніста. Не паспелі рабочыя цэха воднай ачысткі

# МАЦІ-МАТУЛЯ

## Нарыс

Цяпер яна ўжо садзіцца на покут. Ці сняданак, ці вячэра, ці свята якое сямейнае — маци ўсё роўна займае гэтае месца. Праўда, яшчэ не можа звыкнуцца. Сарамліва-ласкава ўсміхненца, аднекваецца: «Няхай можа бацька пасядзіць».

Калі яе першы раз запрасілі сесці на покут, яна расчулілася. На хвіліну-другую ўспомніліся перажыткі гора і бяды. Усё на момант прабегла перад вачыма. І добрае, і цяжкае...

Жыццё падаравала ёй семнаццаць дзяцей — дзесяць хлопчыкаў і сем дзяўчынок. Першае нарадзілася ў пачатку вайны, апошніе — пад першы вясновы гром, калі дваццаты раз людзі святковалі Перамогу.

Усяго на жаночым вячу было ў Анастасіі Мікалаеўны. Цяпер трывогі крыху суняліся, а радасць не мінае дом. Што ні дзень — свята. То ў аднаго, то ў другога добрая навіна — пяцёрка ці грамата, а для яе, маци, радасць.

Не-не, ды і ўспомніць у такіх хвілінах Анастасія Мікалаеўна бацькавы слова:

— Якім малога ўзгадуеш, на такога ў старасці абапрэшся... Глыбока запалі ў памяці тыя слова...

Калі ж, бывае, збяруцца ўсе, пойнютка тады за столом.

А яна, седзячы на покуце, абводзіць кожнага пяшчотным позіркам. Глядзіць на свой сінявокі кветнік, і мяккая замілаванасць не сыходзіць з твару. Былая сінь яе вячэй напаіла дзяцінныя вачаняты. Маленькіх шкабятунчыкаў песьцілі гэтая вось натруджаныя рукі, кармілі, пайлі і нянчылі, а тых, хто падрастай, матчыны руки абдыналі перад няблізкай дарогай. Кожная новая дарога бязлітасна секла маршчынамі твар, сэрца пойніла трывогай і тугой.

Суседзі — людзі добрыя, не хаваюць харошай зайдрасці:

— Ля пяці дзесяткаў Настасі, а з яе хоць карціну піши. Ватабе й кожуць людзі, што старасць не радасць... А кожнае ж яе дзіцяцька — панятка...

Дзіцяцька-панятка... Гэта цяпер так думаецца. А вось каб вырасла яно паняткам, ці ж адзін на тое клопат трэба, каб даць

паесці ды апрануць у чыстае? Было часам і такое: дасьць дзечкам лусту хлеба, пасыпаную соллю, скарынку часнаком памажа для духмянінцы, а сама не ёшы бяжыць на работу. Сагравала толькі адна надзея, што вось-вось яе мужчына з вайны вернецца. Дзесяцам радасці прынясе ды і ёй падмога не абыякай. Але трывожылася, што начамі сны страшныя сняца. Усякая бязглаздзіца лезе ў галаву, не дae вячэй звесці. То нясуць яго параненага, то ён на целую сотню фашыстаў адзін з гранатай ідзе...

Пісьмаў не было. Толькі адны загадкавыя трывожныя сны. І нарэшце паштальён скіраваў да яе хаты. Затахала сэрца. І яна без памяці выскачыла на сустрач сваёй бядзе.

Зайшла ў хату — ногі падкасліся. Камячыла ў руцэ сіненьку паперку, і раптам гора прарвалася, выплеснулася. Заліваючыся слязьмі, туліла да сябе маленькіх дзяцей, і чулі яны, але не разумелі яшчэ тады, што за страшныя слова, галосячы на ўсю хату, гаварыла маци:

— Сіроткі вы мае! Татку нашага забілі!..

І яны захліпваліся плачам, просьчы маци не плакаць.

Занемагла пасля такой бяды Настася. А ён, яе Колька, сніўся жывы, здаровы, з ордэнамі, медалямі і ўсё гаварыў:

— Паярпі, пагаруй трохі, Настачка. Вось адваюся, даб'ём фашыстаў, і тады дамоў вярнуся...

Дзесяці ж падрасталі, рабіліся памочнікамі. Маленькія, яны ўлетку разам з маци снавалі на калгасным полі, узімку ездзілі ў лес па дровы.

Час ішоў, спяшаўся, падагнаны вайнай. Памалу-пачіху высыхалі слёзы салдатак, аддалялася і заглушалася ліхая гадзіна.

Не вернеш тых, каму роднаю маци стала палітая крывею зямля...

— Ты дужа не нудзіся, дачушка. Слязамі гору не паможаш, — супакойвалі Настасю бацькі. — Нідзе сірочага сяла няма. Сярод людзей — не ў лесе. Ды і мужчыны вось з вайны вяртаюцца. Вунь і Лук'яненка Валодзя прыйшоў. Чым ён табе не пара?.. Выходзь за яго, бо ж сама ведаеш: удовіна доўля, што голае поле...

Выпрамілася, загаілася горкае жыццё маладой удавы. Жылі яны з Уладзімірам Лук'яненкам не горш за людзей, дзесяці пойнілася маладая сям'я. Пяць гадоў разам пражылі, а хоць бы сварка якая, крыйднае слова!

Гулкай струной адгукваеца матчына сэрца на радасць і смутак. І провады сына, якога павяла навука ў белы свет, і замужжа дачкі, і першыя дзяцінныя размовы пра самастойнае жыццё мякка сціскаюць матчына сэрца: вось-вось яшчэ адзін з іх пакіне роднае гніздо. Шкада іх, малых і дарослых. Для яе яны — аднолькавыя. І тыя, хто ўжо сталі самі бацькамі і маци, і тыя, хто яшчэ вучыцца гаварыць. Для яе яны — дзеци. Рая і Таня замужкам, зарабляюць добра, жывуць някепска, а яна, маци, не ўцерпела летася, каб не паслаць ім пасылкі і крыху грошай. А неўзабаве надумалася і пайшла на пошту, зняла з ашчаднай кніжкі 650 рублёў і паслала Валі. Ён можа ой як трэба гроши. Будуеца ж...

— Дзесяці яны яшчэ. Капейкі шанаваць не навучыліся, — перажывае Настася Мікалаеўна. — Гэта ж не тое, што ў вёсцы: магазін свой на агародзе. А ў горадзе бульбіна і тая гроши каштую... Мае дзесяці не на грашах узгадаваліся. Можа і не ўмеюць яны цяпер з імі абыходзіцца.

А дзесяці ў адказ пішуць: «Ну, навошта ты, мама, гроши нам шлеш. Хапае ў нас усяго...» Маци рукамі разводзіць, ніяк не згаджаецца:

— І ў нас усяго ёсць. А вам, маладым, капейка якраз і не пашкодзіць. Жыццё ж пачынаецце.

Людзі ў Бацвінаўцы хутка распазнаюць дзяцей, каторы з якой сям'і. Можа старэнка бабка і ў вочы не бачыла катрага, а не прамахненца, акурат скажа:

— Ды гэта ж Настасіна дзіця. Уся матуля вылітая...

А пра хлопца, няхай можа і на Віцьку, які разам з бацькам на ферме падвозчыкам кармоў робіць, скажуць:

— Бацька рыбак, і гэты ў ваду глядзіць...

Сыны чамусыці бавяць час ля Уладзіміра Емяльянавіча. Не стыкаюцца дома, усё за бацькам ды за бацькам. Яму гэтая жэўжыкі аж надакучаць: усё дай ды дай за рулём пасядзецы. Не стрымаецца бацька, дасьць патрымацца за «баранку». І тады цешыцца радасцю малых. Уладзімір Емяльянавіч спецыяліст някепскі, лічы, што лепшы на ўсю гаспадарку, а таму і дзесяці ўсё часцей і часцей заглядваюць у ту ю «ваду», што глядзіцца і бацька — «рыбак». Ад таго, мусіць, і Валодзя ў шафёры падаўся — не апошні, цяпер чалавек на цаліне, Віцька як табліцу множання ведае трактар, Коля,

Жывёлаводы калгаса імя Жданава Брэсцкага раёна пачалі спаборніцтва за высокія надоі. Знатная даярка рэспублікі Герой Сацыялістычнай Працы Лідзія Іванаўна Асіюк вырашыла надаіць ад кожнай наровы за год па 7500 кілаграмаў малака. Паслядаўнікі наядоў у абедзвюх даярак — самыя высокія ў гаспадарцы.

На здымку: Л. І. Асіюк (злева) і яе дачка Галіна. Фота В. Германа (БелТА).





Райса БАРАВІКОВА

Не пазнаю сябе: я — і не я...  
Усё раптам змянілася — быццам не тая.  
Здаецца, ад сцюжы зайшлася зямля,  
А я і на холадзе — таю.

Мне б зараз над Свіцязю


песняй цячы,  
Разліцца б мне рэчкаю поўнай,  
Русалкаю выйсці на бераг ўначы...  
Абдынак. Імгненне. Поўня.

Не пазнаю сябе: я — і не я...  
Усё гэтак змянілася...

Ні фотакарткі, ні пісьма,  
Як быццам не было нічога.  
Усё закрэсліла сама,  
Плыбу — адзін у моры човен.  
Плыбу, хоць і было, было ж  
І пачуццё, і боль, і радасць.  
Смяюся ў твар табе, жыццё,  
І йду адна, каб больш

не падаць.

Ні у абдымкі, ні да ног...  
Што адбылося, хай так будзе.  
Я не магла. І ты не мог.  
А памяць ўсё-ткі нешта будзіць.  
І думкі, думкі... І сама  
Плыбу — адзін у моры човен...  
Ні фотакарткі, ні пісьма,  
Як быццам не было нічога.



Мал. А. Александровіч

хоць і ў трэці клас ходзіць, а машыну ведае на «пяцёрку». Меншыя хлопцы і тыя ходзяць прапахлыя бензінам, замазучаныя.

Растуць бацькавы памочнікі! У дзяўчат — матын харктар: бойкія на слова, рухавыя, на работу агністыя. Карову падаіць, абед зварыць, скажу пакарміць — і прасіць не трэба. Самі! І паспрабуй маці толькі здакніцца, каб дапамагчы ім, як усе ў адзін голас закрычаць:

— Мама, мамачка, мы самі!.. Вось таму і садзіцца цяпер Наастася Мікалаеўна на покут. Дзеци самі падносяць на стол абед і частуюць маці. Бацька на трактары працуе і не заўсёды падыходзіць у час да стала. Яна не можа схаваць сваіх радасных вільготных вачэй:

— Дзякую, дзеткі... Дужа ж смачная яда з ваших рук.

Калі ж, бывае, прыхварэ маці, тады дзеци падзяляюцца на дзве «брыгады». Адна, меньшая, пры доме вядзе гаспадарку, другія, з большых, бягуць на

ферму, каб накарміць жывёлу, што стаіць на адкорме. І спытай у катрага пра жывёлагадоўчую ферму,— расскажа, як па напісанаму:

— Сёлета мама адкарміла больш за сотню бычкоў. Цяпер на адкорме дзевяноста шэсць. І прывага вялікая — шэсцьсот грамаў.— Абавязкова пахваліцца: — Мама наша на ферме зарабляе па трыста рублёў, а тата, хоць і на трактары, але адстое ад мамы...

Зірні ў новую, пабудованую з дапамогай калгаса хату і ўбачыш: сталы ўсе занятыя — школьнікі ўрокі рыхтуюць. Меншыя, што яшчэ чытаць не навучыліся, водзяць па буквары пальцам і нешта шэпчуць самі себе. Вучатца! А вечарам, калі збяруцца дзеци глядзець кіно па тэлевізору, у хаце тады ну, быццам у тым клубе. І поўна, і гаманліва.

Успамінаю, як скардзілася маці, рассказываючы пра іх:

— Рвецца на іх усё хутка. Дужа ж ёмкія яны ў мяне...

І дапаўняла, змяніўши дакор на пяшчоту:

— Адзежына іхняя ў шафу ўся не ўлазіць. Рашилі купіць яшчэ адну...

І ўсё рассказываете, рассказывае пра дзяцей, пра жыццё-быццё сямейнае. Дзе жартам, дзе ўсур'ёс:

— Мой стары ўсё хоча пральнную машыну купіць. Разоў колькі ездзіў у Крычаў, ды ўсё ніяк не дабярэ. Няма, кажа, такой, каб на нашу сям'ю хапіла. Ка-зяў, што, мусіць, дзве прыйдзецца купляць...

У такой сям'і шмат сваіх клопатаў. Асабліва раніцай. Дзеци ў школу збіраюцца. Адзін аднаго выгледжваюць, папраўляюць то гальштук, то фартушок. А калі са школы вернуцца — тут тады такое бывае! Адзін аднаму нахваліцца «пяцёркамі» не могуць. На «калах» ды на «двойках» не ездзяць дамоў. Ёсць, як казаў Коля, адзнакі і важнейшыя! Можа такое ў гэтай хаце ад таго, што прыклад у іх харошы ёсць. Валя з Раяй

школу скончылі з залатымі медалямі!

І яшчэ добрая завядзёнка ёсць у гэтай сям'і, якой можа няма ў іншых хатах, дзе дзяцей меней. Кожную восень, як толькі ісці ў школу, піянеры дораць меншым свае зорачкі Ільіча, камсамольцы аддаюць малодшым піянерскія гальштукі, а тым, хто збіраецца ўступаць у камсамол, старэйшыя даюць рэкамендациі.

Шчасце, радасць бытуюць у дому. Здавалася б, што яшчэ трэба для маці? А ўсё ж непакоіцца яна. Сядзе паслушаць апошнія паведамленні ці пачуе, што катрага суседка ад сына, які служыць на граніцы, вестку атрымае, і варухнецца тады пад сэрцам штосьці такое далёка-трывожнае, гаркаватае. Тады засне яна толькі на досвітку сном неспакойным, дрыготкім. Матынім сном...

В. ГРОДНІКАЎ

в. Бацвінаўка,  
Крычаўскі раён.

**В**ОЛЬГУ збиралі ў Москву ўсёй фермай. У складзе дэлегацыі ад Мінскай вобласці яна ехала на Усесаюzonную нараду працаўнікоў сельскай гаспадаркі.

— Глядзі ж, слухай, Волечка, усё. Прыведзеш, як на споведзі запытаем.

— Ой, галава! А дзе ж туфлі з высокімі абцасамі? Мо і танцаваць прыйдзеца.

— Бігудзі не забудзь...

Бы тыя сарокі, стракаталі дзяўчата. Настрой ахапіў іх такі, быццам усе яны разам едуць у сталіцу.

Сапраўды, паездку Вольгі яны ацэнівалі як узнагароду ўсяму камбайну фермы.

— Дзякую вам, любыя. Хутка вярнуся. І пра Москву пагамонім, і падарункі прывезу. Я толькі вось за маму... Маіх кароў даіць будзе. Ці ж ёй за вами паспець?

— Паможам! — у адзін голас сказаў сяброўкі.

Непадалёк стаяла невялікая росту жанчына. Па маршчыністым твары кацліся слёзы.

Але ж заглянула сонейка свабоды і на бедныя хутары. У 1939 годзе з пераможным шэсцем прыйшлі па нясвіжскай зямлі браты-беларусы з Усходу. Але не паспелі людзі ўздыхнуць на поўныя грудзі — на табе, зноў гора — вайна.

І толькі ў 1948 годзе ў вёсцы Саскай Ліпка быў арганізаваны калгас «Радзіма». Цётка Настася добра памятае першыя арцельныя крокі. Капаніца, граблі, каса — вось і ўся межанізацыя. На першую аўтамашыну збиралі гроши грамадой. А цяпер? У калгасе 28 аўтамашын, 45 трактараў, 15 камбайнаў. Штогод зарплата хлебаробаў — 600 тысяч рублёў. На прэміі — 10 тысяч!

Корсакам, як і іншым хутаранам, адмайстравалі ў цэнтры вёскі цудоўную святліцу. Жыві — красуйся!

— Божухна, а і не мроілася ніколі, што дачку маю так ухваляць, — гаворыць цётка Настася. — Я ж у яе гады не горш працавала. А што маю? Горб. Божа, божа, што ўжо гэтым маладым за прывілеі, дык і не сказаць...

Старшынстваўцаў у Саскую Ліпку прыехаў Аляксей Цюрык пасля вайны. Зграбны, прыгожы ў вайсковай форме. Шмат размаўляў з маладымі. Нават пагалоска працягліся па сяле:

— Нешта наш старшыня з маладзю валаводзіцца...

Цюрыкаўская тактыка — давяраць маладзі самыя адказныя ўчасткі вытворчасці.

Міхаіл Жураўскі, Алена Баркоўская, Канстанцін Махалік, Леаніла Махалік... На бацькаўшчыне праходзіла іх жыццёвая гартоўка. Пад бацькоўскім позіркам Цюрыка. Хто яны цяпер?

Міхаіл — галоўны заатэхнік, партыйны вожак. Алена — галоўны аграном. Канстанцін — эканаміст, былы камсамольскі сакратар. Леаніла — загадчык фермы, член Мінскага аблкома камсамола.

Стала выдатнай традыцыяй: пастаняня вырошчаць сваю калгасную інтэлігенцию, сваіх спецыялістаў.

...Чаго толькі не перадумала Вольга Корсак, ідучы ў кантору. «Старшыня выклікае», — перадалі дзяўчата. Бачты, кожны дзень ён заглядае на ферму. А тут, на табе, у кабінет кліча, нешта сур'ёзнае задумаў».

— Вось што, Вольга, вучыща ты павінна, — пачаў старшыня. — Цяжка будзе, вядома... Глянь сюды.

Аляксей Міхайлавіч выцягнуў з шуфляды кіпу чарцяжоў:

— Тут — недалёкая будучыня нашай гаспадаркі. Глянь, толькі ў Саскай Ліпцы вырастуць тыповыя межанізаваныя комплексы малочнатаварнай і свінагадоўчай ферм. Дзесяткі матораў будуць працаваць. Патрэбны кваліфікаваныя працаўнікі, спецыялісты. Радзіштве?

Так з добрага благаславення старшыні даярка Вольга Корсак стала студэнткай-завочніцай Смілавіцкага зааветтэхнікума. Цяпер ужо на чацвёртым курсе.

Нялёгка быць перадавіком. Асабліва ў калектыве, дзе кожны, што называецца, велічыня. Побач з Вольгай Корсак працуець славутыя даяркі. Наталля Шаўковіч — дэлегат XV з'езда камсамола, Ніна Белік узнагароджана медалем «За працоўную доблесць». Фотаздымак Зіны Зізіка — на Дошцы гонару.

Шчырая адданасць справе — надзеяны спадарожнік Вольгі Корсак. Увішная. Цягавітая. Адкуль тая і сіла ў яе. «Па мамцы пайшла», — кажуць старыя даяркі.

Юбілею Ленінскага камсамола Вольга Корсак рапартавала аб выкананні гадавых абавязацелястваў. Па 3750 літраў малака надаіла ад каровы! Падлічылі: за шэсць гадоў працы Вольга надаіла 258 тон малака. Лепшая маладая даярка раёна — так рашылі пра Вольгу Корсак у Нясвіжскім раёне камсамола. Ей уручылі вымпел і Ганаровую грамату.

Яшчэ адну радасную падзею ўпісаў у біографію даяркі юбілейны год. Вольга стала кандыдатам у члены Камуністычнай партыі.

Упэўненым крокам выходзіць дзяўчына на прасцяг жыцця.

Уладзімір ЛІПСКІ

Мінская вобласць

## НА ПРАСЦЯГ ЖЫЦЦЯ

— Чаго вы, цётка? Радавацца трэба, а вы? — падбеглі дзяўчата.

Настася Іванаўна змахнула слязу, усміхнулася:

— Гэта ж ад радасці, дурненкія...

І не снілася Настасі Іванаўне сэнняшняя ява. Маладосць праходзіла ў страху, бядотах. Радзіўлі з гадамі ўсё больш вар'яцеў ад багацця. То на мядведзях катаецца, то для пацехі загадае павесіць каго ўніз галавой. Рознае было. Многія з сялян на тым і змірліся: да магілы гнуць спіну.

Віктар ЯРАЦ

### С НЯГІ

На сотні вёрст  
мне белым свет здаецца.  
Над галавой — бяздоннасць  
сінявы.

Чырвонай кропляй  
з вышыні пральеца  
Агністы шар — халодны і нямы.  
Ён кіне водбліск —  
рэзкі, зіхатлівы,  
І знікне за нябёсаў берагі...  
Перад вачамі — сонечным  
разлівам

Плынуць бясконца  
белая снягі...

Стракозачкай уляцела ў хату Вольга.

— Мамачка, любая, вось ён — атэст!

Маці расцалавала ўзрушаную дачку. Падышла да акна. Адхінула фіранку.

— А ну, пакажы...  
Стараў ўзяла атэст. Аднесла яго ад вачэй на выпрамленай руцэ. Удумліва зморшчыла лоб. Доўга разглядала. Папрасіла:

— Не разбяруся. Прачытай, дачушка, што тут...

Маці разумела: настала пара, калі дзецы просяцца ў вырай. Ей карцела бачыць сяваю дачку гараджанкай, «анжынерам». Якая ж маці не зычыць свайму дзіцяці шчасці?

Гамонка на сямейным савеце завяжалася іншай.

На вачах Вольгі мачнеў калгас, прыгажэлі вёскі. Вуліцы шырокія. Машыны гойсаюць, як у горадзе. Тэлевізоры ў дамах. Газ. Палац культуры збудавалі. Са сталіцы артысты наўедваюцца... А хараштво лясоў і палёў, цудадзейны водар паветра. Усё гэта прыгадалася дзяўчыне.

— Мамачка, я ж не сказала табе галоўнага, — пачала яна. — Мы з сяброўкамі па класу рашилі пайсці працаўца на ферму. Там камсамольска-маладзёжная брыгада будзе.

Восенню ўсім сялом праводзілі маладога межанізатара Жэню Корсака ў армію. Сямейную хлебаробскую эстафету падхапіла сястра Вольга.

Аляксея Міхайлавіча Цюрыку любоўна называюць бацькам. Гэта як узнагарода.



Мал. Ю. Пучынскага

# ЯДВІСЯ

Алесь ШЛЕГ

(Заканчэнне. Пачатак гл. у № 3)

...Дождж суняўся, у небе рассоўваліся знямоглыя хмары, і ў разрывах між імі шырэла, павялічвалася светлая дзялянка. Нечакана ў гэту прагаліну ўскочыў месяц. Свято яго было такім роўным і яркім, што, здавалася, можна было б чытаць газету. Ядвісі выразна бачыла ў акно кожную шчарбінку на чорным, набрыняльным ад дажджу плоце. Завостраныя штакеціны зубчастым ценем адбіваліся на зямлі. На люстронай паверхні лужыны, якая выпаўзала з-пад плota, ледзь прыкметна гайдаваўся месяц. Да лужыны падышоў Лінкор, торкнуў у месяц мордай і выпіў яго. Па вадзе пабегла ў розныя бакі густое рабацінне. Ядвісі адчыніла акно і ціхенька пазвала сабаку да сябе. Ён рвануўся з месца, ускочыў пярэднімі нагамі на падаконне і лізнуў ёй руку цёплым шурпатым языком. Павадзіў у бакі носам, нюхаючы паветра ў пакоі, і зноў ціха і жаласна заскуголіў.

Зарыпела і ляпнула веснічка, і Ядвісі адчула пад рукой, як адразу напялася, а потым аслабла цела сабакі. Лінкор скочыў на зямлю і пабег насустроч Петрусу, сыну гаспадыні.

— Не чапіся, стары! Пайшоў пречі! Яшчэ не хапала, каб ты мне гразюкі дававіў! Ідзі ў будку.

Вінавата падціснуўши хвост, Лінкор адбег убок. Пятрусь, заўважыўши ў расчыненым акне Ядвісю, разгублена затаптаўся на месцы.

— Не спіцца? — спытаўся ён. — А я вось ледзь ногі валаку. Хай яно згарыць з такой маёўкай! Як назад ехалі, ведаце, дык пад дождж трапілі. Ніводнай сухой ніткі.

— Так, дождж быў моцны,— сказала Ядвісі, адчуваючы, як ад нечага перасыхае ў горле.

— Што, сёння ў майі матулі кругласутачнае дзяжурства? — спытаў ён і ўзяўся закурваць.

— Ага, кругласутачнае,— азвалася Ядвісі.

— Гм-м-дэ... А ў вас быў выходны сёння?

— Выходны.

Пятрусь пальцамі адгроб чупрыну з ілба, кашлянуў у кулак і зацягнуўся так, што затрашчаў табак у цыгарэце. Пераступіўши з нагі на нагу, раптам штурнуў недакурак у лужыну, і Ядвісі пачула, як ён засіпеў, гаснучы.

— Ядзя, я маю вам сказаць... Кхм... Вы толькі не сядуйце...— Пятрусь ступіў да акна ўшчыльнью.— Я хачу вам сказаць, што... ведаце... Як бы гэта... Ну, я кахаю вас, от... Ужо даўно кахаю...

— Я ведаю, Пеция,— ціха сказала яна.— Толькі не трэба сёння пра гэта... Вельмі прашу цябе, не трэба.

— Скажы мне толькі адно... Я магу спадзявацца, што калі-небудзь... мы будзем разам? Назаўсёды?

— Не трэба, Пеция... Сёння не трэба...

— Прабач, Ядвісі, але я павінен ведаць, хоць надзея ёсць у мяне?

— У чалавека заўсёды павінна быць надзея, Пеция...

— Як гэта разумець?

— Так, як ты зразумеў. У нас з табой яшчэ шмат часу на перадзе. А зараз ідзі спаць, мне трэба пабыць адной.

Пятрусь зноў пераступіў з нагі на нагу, цяжка ўздыхнуў. Ядвісі выслабаніла свае пальцы, якія неяк трапілі ў яго гарачыя рукі. Па звычыі паправіла пасму валасоў, і тут жа падумала, што ў іх нават рухі аднолькавыя. Пятрусь вось гэтак жа адграбае сваю чупрыну з ілба. І раптам узрушанасць і хвяляванне Петруся перадаліся і ёй. Глядзела, не міргаючы, на асветленыя месяцам прадаўгаваты брывасты твар яго, і душу запаўняла дзівосная, некалі знаёмая, а цяпер забытая, аднак вельмі патрэбная ёй цеплыня.

— Алег спіць? — ціха спытаў Пятрусь.

Яна не адказала. Цеплыня адразу пачала некуды знікаць, а перад вачыма паўстаў заплаканы твар сына. У вушах загу чаў яго дрыжачы голас: «Гэта ты вінавата, што ў мяне няма таткі...» Не дачакаўшыся адказу, Пятрусь пажадаў ёй спакойнай ночы, рэзка павярнуўся і пайшоў у сенцы.

Ядвісі стала шкада гэтага добра га і чулага хлопца, якога вельмі любіў Алег. Ды і яна сама была да яго не абыякавая. Пятрусь плаваў механікам на рагчым цеплаходзе, быў яе аднагодкам. Алег вельмі ганарыўся сваёй дружбай з ім і не адыхаў ад яго ні на крок. Пятрусь, не зважаючы на сваю сталясць, мог у вольную гадзіну ў адной майцы ганяць з вулічнымі хлапчукамі футбол, запускаць змея, разыгрываць у звычайнай лужыне бой марскіх эскадраў, гадзінамі корпацца, удасканальваючы дзіцячу «тэхніку». А то часам, узбройўшыся вудамі, ён з песнямі вёў сваю каманду на Сож рыбаць. Алег, яшчэ здалёк убачыўши яго на вуліцы, з крыкам ляцеў яму насустроч. А той, прысечыўшы, хапаў яго на рукі, падкідаў угору, а потым моцна прыціскаў да сваіх заўсёды расхрыстаних грудзей. У такія хвіліны ў Ядвісі з'яўлялася рэунасць за сына. Падводзячы Алега да яе, Пятрусь звычайна

бяントэжыўся, бо, відаць, сваёй тонкай натурай адчуваў, што такая Алегава прывязанасць да яго часам непрыемна Ядвісі.

А неяк надвячоркам, калі яны ўдваіх сядзелі на лаўцы, Алег раптам спытаўся: «Ма, а чаму ты не жнішся на дзядзю Пецю?» Ядвісі пачырванела, пытанне сына заспела яе знянацку. Хрыстафораўна, якая была паблізу, зрабіла выгляд, што нічога не чула, але па яе напружанай спіне Ядвісі зразумела, што яна са стоеным дыханнем чакае адказу. Ядвісі прамаўчала, а потым хуценка загаварыла пра нешта іншае. Не магла ж яна сказаць малому, што Пятрусь вельмі падабаецца ёй, што яна з нецярплівасцю і ў той жа час з нейкім страхам чакае яго прызнання... І вось сёння ён зрабіў гэта, а яна ўзяла ды адштурхнула яго ад сябе. І ўсё з-за сына, які сёння раніцай сваім словамі раніў яе ў самае сэрца. Не спала, недаядала, усё хацела, каб яму было лепш. Вядома, у восем год не зразумееш усяго — такі ўжо дзіцячы розум. Гэта ж толькі дзеля сына яна ўвесь свой леташні адпачынак правяла ў блуканнях па лесе. Усё збрала грыбы, сушыла іх, насіла на прыёмны пункт, а на выручаныя гроши купіла яму веласіпед «Арлёнак».

Ядвісі ўстала з крэсла і зачыніла акно. Квадраты мёртвага светла ляглі на падлогу і ложак. У начной цішыні выразна былі чуваць крокі Петруся, які хадзіў у суседнім пакоі.

Ядвісі ўключыла настольную лямпу і, сеўши на ложак, зацінула абедзве рукі між каленяй. Проста перад сабой убачыла на сцяне каляровы фотаздымак сына. Ён стаяў у плеценым крэсле і, моцна тримаючыся за яго круглу спінку, спалохана пазіраў на Ядвісю. Колькі ж яму тады было? Тры гады. Так, роўна тры. Якраз у той дзень яна павяла яго да фатографа. Калі вярталіся дадому, уперадзе, скрыгатнуўшы тармазамі, спынілася машина. Высунуўшы галаву з кабіны, на іх тужліва пазіраў Антон. Яна адварнулася і моўкі прайшла міма, але яшчэ доўга чула, як, ціха вуркочучы маторам, паўзла за ім «Волга».

Познім вечарам ён пастукаў у іх маленъкае агенца. Ядвісі спалохана падхапілася, накінула на плечы халат і падышла да адчыненай форткі. Антон стаяў, засунуўшы руکі ў кішэні, і месячнае свято жаўцізной зіхацела на лакіраваным брылі яго таксісцкай шапкі. На зямлі адбіваўся яго доўгі рухавы ценъ. Ад хісткай Антонавай постасці, як ад адзінокага дрэва ў полі, павяла журботнасцю. Кідкае свято месяца падала на яго самаўпэўнены, у той жа час засмучаны твар. У Ядвісі міжвольна варухнулася пачуццё жалю, але ў той жа момент знікла. На змену мінутнай слабасці прыйшло ўпартасе жаданне тримацца з ім непрыступна, са спакойнай годнасцю.

Антон ступіў крок да акна і нерашуча падняў руку, каб зноў падзяўбці пальцам у шыбіну.

— Не стукай, Антон,— ціха сказала яна.— Што табе трэба?

Ад нечаканасці ён адхініўся ад акна, нібы згледзеў там здань, і яго выцягнутая рука павісла ў паветры. Убачыўшы ў фортцы Ядвісін твар, ён збянтэжана скубануў рукою бліскучы брыль і адступіў ад акна.

— Я прыйшоў пагаварыць з табою,— сіпла сказаў ён.

— Нам няма пра што гаварыць, Антон...

Ён угнуўся, нібы яго перацягнулі дубцом уздоўж спіны, і, апушчыўшы галаву, наском чаравіка пачаў чарціць на зямлі дугу.

— Давай пагаворым па шчырасці. Мінуў ужо год, як мы жывем паасобку. Ці не час нам узяцца за розум? Падумала хоць бы пра дзіця.

— Я і думаю пра яго, Антон. Зразумей, нарэшце, што ты для нас абодвух стаў чужым чалавекам.

— Вось так узяў ды адразу і стаў чужым? Не можа такога быць, труба рулю! — Антон садраў з галавы шапку, выцер рукаром лоб.— Я сына да чорцікаў люблю! Ён, калі хочаш, мне па начах сніцца... Пуста, ціха без яго ў хаце... Ніхто табе кубікам шыбу не выб'е, ніхто курэй у двары не ганяе... Вярніся, Ядвісі, га!

— Не, Антон. Я табе патрэбна як прыдатак да свіней і курэй. Досыць з мяне, сътая па горла. І давай скончым гаворку. Едзь дадому, позна ўжо. Між іншым, самы лепшы госьць той, хто ў гасцях не заседжваецца. Ці гэта не твая любімая прымаўка?

— Не кабызіся, дзеўкал! Не падкусвай мяне! Глядзі, каб потым не пашкадавала! — ён з'едліва чмыхнуў.— Я, труба рулю, хоць заўтра сабе бабу прывяду, а ты з дзіцем каму патрэбна...

— Не турбуйся. Калі-небудзь і нас шчасце сваім крылом закране. Буду табе вельмі ўдзячна, калі ты пастараешся не ездзіць да нас.

— А я не да цябе прыехаў! Я да сына! Я яму веласіпед во прывёз! — Антон ступіў убок і падняў у руцэ трохкалесны веласіпед.— Так што забірай — і труба рулю!

— Нічога нам ад цябе не трэба, Антон.

— Май на ўзвaze, што калі сын падрасце, ён кіне цябе. Я зраблю ўсё, каб ён цябе пакінуў. Пачакай, ты яшчэ ўведаеш, хто я такі!

Яна рэзка зачыніла фортку, упала на ложак і, ахрапіўшы падушку рукамі, закалацілася ад бязгучных рыданняў. Вось чаго ён намагаецца: «Я зраблю ўсё, каб ён цябе пакінуў». І ён зробіць.

...У суседнім пакоі нешта бразнула аб падлогу, зазвінела. Ядвісі ўсхапілася, як са сну, парвала нітку думак. Міжвольна прыслушалася да прыглушаных гукаў, што даляталі праз сцяну. Відаць, Пятрусь, ходзячы па пакою, выпадкова зачапіў рукой вазу з кветкамі, што стаяла на стале, і яна разблілася. Чуваць было, як ён, нешта мармычучы, збірае аскабалкі і кідае іх у парожніе вядро. Потым усё сціхла, і ў доме запанавала непарушная цішыня.

Ядвісі ўявіла сабе пакой, у якім пад столлю шызым туманам выгінаецца дым, белую ракавіну-попельніцу, поўную раздушаных недакуркаў, і засмучаны твар Петруся. Ён, відаць, цяпер ляжыць на канапе, не міргаючы глядзіць на задымленую столю і думае пра яе. Уласці б зараз яму на расхрыстаныя грудзі, прытуліцца да калючай шчакі і, не тоячыся, рассказаць пра ўсе свае трывогі і нягоды. Хто-хто, а ён зразумеў бы, прыняў бы яе клопаты, як свае. Пацалаваў бы яе заплаканыя вочы, моцна прыцісніў да сябе і ціхім, пышчотным голасам сказаў бы... Што б ён сказаў у гэты момант, Ядвісі не ведала, але кожнае яго слова было б, мабыць, гаючым бальзамам для яе зраненай і спустошанай душы. Яна нават уяўіла, як Пятрусь цалуе яе ў губы, у шыю, шэпча прыгожыя ласкавыя слова, якіх яна мо век ужо не чула. І, быццам гэта адбываўся наяве, яна заплюшчыла вочы, адчуваючы, як салодкая млявасць адольвае ўсю яе істоту.

Нехта чмыхнуў пад акном, заскробся ў шыбу. У акно, расплюшчыўшы нос аб шкло, глядзеў Лінкор. Яна з палёгкай перавяла дыханне, устала з ложка і сядзіцца паківала на сабаку пальцам. Лінкор вінавата апусціў вушки і знік, пакінуўшы на шкле круглу, з пятак, плямку. Ядвісі здзымула праз куточак губ залацістую пасмачку, якая замінала ёй, і зноў насцеражылася, пачуўшы праз адчыненую фортку, як загырчай Лінкор. Па тратуары шкрабалі чыесыці падэшвы, цокалі лёгкія абцасікі. Уздыхалі струны гітары. Ціхі смутак апавіў Ядвісю сваім нябачным павуціннем. Яна апусціла галаву і некалькі хвілін стаяла так, не маючы сіл зварухнуцца. Потым цяжка ўздыхнула, села на ложак. Позірк яе затрымаўся на крэсле, з якога ззвешвалася на падлогу калашына Алегавых штаноў. Яна ўзяла іх у рукі, склада, пашукала вачыма, куды пакласці. Вясною, калі яшчэ не сышоў з рэчкі лёд, вось у гэтых штанах Алег праваліўся ў ваду. Яна прыйшла з работы якраз тады, калі прыехала «хуткая дапамога». Алег ляжаў, крыжком раскінуўшы руки, і цяжка, хрыпата дыхаў. Глытаючы слёзы, яна прыслушоўвалася да сухога шоргату халата ўрача і з жахам чакала, што ён скажа. А ён, скруціўшы гумавыя жылы фанендаскопа, коратка кінуў: «У машыну. Двухбакове запаленне».

У палаце яна дзень і ноц сядзела ля сынавага ложка. Не слухалася ўрачоў, якія гналі яе спаць, бо яна замінала ім сваёю мітуслівай дапамогай. Алег трывніў, увесь час клікаў яе. Яна клала на яго гарачы лоб руку, ён заціхнуў на імгненненне, а потым зноў некуды рваўся, са свістам уцягваў у сябе паветра і шаптаў незразумелыя слова. Не міргаючы глядзела на чырвоныя твары сына і думала адно і тое ж: праз яе так мучыцца сын, бо яна нешчаслівая, таму бяды ніколі не мінае яе.

Ядвісі закрыла твар далонямі і колькі хвілін сядзела нерухома. Алег зноў застагнаў, скінуў з сябе коўдру і, хліпнуўшы, заціх. Яна ўкрыла яго, выцерла слёзы на сваім твары. І тут жа, адчуўшы, што нехта стаіць за яго спіной, азірнулася. У цесным халаце, з якога амаль да локця вылазілі рукі, прыціскаючы да грудзей пакункі, над ёй узвышаўся Антон. На няголеным твары чарнела густая шчэць, у вачах застыла глыбока схаваная туға. Ён асцярожна паклаў на тумбачку пакункі. Папера ў адным з іх прадралася, і вялізны апельсін, упашаўшы на падлогу, пакаціўся пад ложак. Антон нахіліўся, каб падняць яго, але перадумашаў, махнушы рукою і сеў на табурэтку, не ведаючы, куды дзесь свае доўгія ногі. Падкурчыў іх, як толькі мог, паклаў на калені вялізныя рукі і застыў у нерухомасці над сынам. Алег варухнуўся на ложку, аблізаў за смяглія губы і павольна расплюшчыў мутныя вочы.

— Сынок,— глуха сказаў Антон, беручы з тумбачкі самы вялікі пакунак і нервова разрываючы паперу.— Глядзі, што я табе прынёс. Касцюм новы. Прыехаў да цябе, а мне кажуць, што ты ў бальніцы. Дык от я сюды адразу, труба рулю. Як жа гэта ты, сынок, га? Мы ж з табой сёння дамовіліся на «Волзе» ўвесе горад аб'ездіць, а ты ўзяў ды падвёў мяне. Га?

Голос Антона даходзіў да яе быццам праз падушку. Час даўно згубіўся для яе, і яна не ведала, колькі ўжо сядзіць вось так на гэтай табурэтцы. Суткі? Другія?

— Сынок, ты пазнаеш мяне? — мядзведзем заварушыўся Антон.— Гэта ж я, твой тата.

Алег слізганаў па ім пустым позіркам і раптам закалаціўся ад сухога кашлю, сінеючы ад недахопу паветра. Нарэшце сішыўся, і яна адчула, як паступова расслабляеца пад яе рукой яго ўзмакрэлае цела.

— Сынок,— зноў пазваў Антон.— Ты чуеш мяне?

— Ма...— ледзь чутна сказаў Алег,— ма-ма...

— Я тут, мой коцік,— яна выцерла на яго лбе кропелькі поту.— Ты спі, мілы, спі.

Алег схапіў яе за руку і, з палёгкай уздыхнуўши, сішыўся. Яна бачыла, як пазмрачнёв твар Антона. Нячутна падышоў урач і, памацаўши ў Алега пульс, папрасіў іх выйсці. Яны моўчкі ўсталі, падаліся ў калідор і, не згавэрваючыся, спыніліся ля акна. Узрушеная агульной бядой, абодва доўга маўчалі, назираючы за бойкай двух вераб'ёў на дрэве. Няшчасце блізіла іх, ламала тую нябачную сцяну, якая стаяла між імі.

— Як ачуняе, аддасі яго мне на тыдзень-другі,— першым парушыў маучанне Антон.— Дом я купіў цагляны, стаіць пасярод вялікага саду, ёсць карова — сыну ў мяне будзе курорт. Трэба паправіць яго трохі, а то, труба рулю, адна скора дыкосці засталіся.

— А як на гэта паглядзіць твая жонка? — ціха спыталася яна.

— У сваім доме я гаспадар! Што схачу, тое і зробіць! — жорстка сказаў ён.— Нават не рыпненца, калі загадаю.

Яна адразу адчула, што ён зноў стаў чужы і далёкі. Нябачная сцяна, якая хвіліну назад разбурылася ад іх агульной трывогі за сына, раптам зноў трывала стала на сваё ранейшае месца.

— Не, Антон, я ўжо неяк сама яго папраўлю,— сказала яна, і ёю авалодала нястрымнае жаданне зрабіць яму балюча.— Дык, значыць, знайшоў сабе такую, якая ногі мые і ту ю ваду з тазіка выпівае?

— Знайшоў... Толькі вось дзяяцей у нас няма і... не будзе,— пасля доўгай паўзы глуха сказаў ён і, нібы саромеючыся сваёй шчырасці, набычыўся.— А сына ты дарэмна ад мяне адмяжоўваеш. Наогул аддай яго мне. Я яго ў людзі выведу. Жонка ў мяне добрая, пашкадуе і прылашчыць хлопца...

— Я ўжо неяк сама яго пашкадую,— каротка адказала яна.

— Ты пашкадавала ўжо,— ён злосна кінуў на дзвёры палаты.— Вунь яна дзе, твая шкадоба, труба рулю!

Ён рэзка павярнуўся і, здымаячы на хаду халат, падаўся да зашклёных дзвярэй выхаду. На другі дзень зноў з'явіўся, нагружаны пакункамі. Потым прыходзіў яшчэ два-тры разы, адуючы Алега ўсё новым і новым падарункамі. А калі сына выпісалі з бальніцы, ён пад'ехаў да ганка на ўласнай «Волзе» і давёз іх да самага дома.

Яна з горыччу заўважала, што Алег цягнеца да Антона, як сланечнік да сонца. І хоць адчуvalа ў іх мачнеючай дружбе вялікую небяспеку для сябе, усё ж не хапала сілы становіцца ўпоперак: усё ж бацька. У душы спадзявалася, што Алег неяк сам разбярэцца ў сваіх пачуццях, калі трохі падрасце. Але ўсе яе спадзяванні сын учора перакуліў дагары нагамі пасля таго, як хлапчукі на вуліцы абазвалі яго «байструком». Ён прыйшоў дадому з гузам пад вокам і ададраным рукавом новай французскай кашулі. «Я ведаю, ты сама зрабіла, каб я быў без таткі. Ён сам мне казаў. Ты нехарошая, во. Ён любіць мяне і... і падорыць сваю «Волгу», калі вырасту. Я паеду да яго і застануся з ім назаўсёды...» Сказаўши гэта, схапіў пінжак і выскочыў за дзвёры. І ў яе не хапіла рашучасці затрымаць яго, бо надта ж балюча ранілі душу яго жорсткія слова...

І вось цяпер яна адзінока сядзіць на ложку і камячыць у руках тыя самыя яго штаны, у якіх ён вясною праваліўся пад лёд. І думкам яе няма канца, няма стрыму. «Я паеду да яго і астануся з ім назаўсёды...» Што ж цяперака рабіць? Што-о?

Свято месяца дапаўзло да лютэрга, што стаяла на рагу стала, і запаліла яго сляпуча срабрыстым агнём. Ад лютэрга, нібы ад кінапраектара, яно роўным мёртвым снапом біла ў сцяну, на якой вісіў чырвоны гальштук Алега. Гледзячы на гэты гальштук, Ядвіся падумала, што ўсё-такі адна яе мара здзейснілася — яна дачакалася жаданага дня і прывяла сына да ганка школы. А цяпер вось ляжыць і, прыслухоўваючыся да кожнага гука ўначы, напружана думае пра адно і тое ж: няўжо ён не вернецца? Няўжо яна астанецца адна сярод гэтых чужых белых сценаў?

Ядвіся заплюшчыла павекі, і перад вачымі ў яе паплыў белы шэраг бяроз, які цягнуўся ўздоўж дарогі, што вяла ў родную вёску. Гладкая, убітая, як ток, сцежка збочвала з дарогі і бегла ў самую гушчыню спелых жытоў. Смеючыся, яны ідуць з сынам па гэтай сцяжынцы, а над іх галовамі, важка пагойдваючыся ад гарачага, нібы з печы, павеву ветру, ціха шапочуць жоўтыя тугія каласы. Раптам шапаткое поле рассунулася ўбакі, і яны апынуліся на зялёнym поплаве, па якому паўзла, ззяючы на сонцы, невялічкая рачулка. Алег у захапленні кінуўся да вады, але з магутнага, закаванага ў кару дуба,

што стаяў на беразе, зляцела вялізная чорная птушка і, развязавшы чырвоную дзюбу, апусцілася сыну на плечы. Ядвіся знямела ад жаху, убачыўши, як драпежная птушка імгненнем паднімае Алега на самую вершаліну дуба. Яна кідаецца да таўшчэнага дрэва і, абдзіраючы руки і ногі, лезе ўверх. Ужо ля самай вяршыні, згледзеўши Алега, яна хапаеца за голы сук, каб якмага хутчэй дабраца да сына, але сук раптам абламаеца, і яна ляціць уніз галавой. Ядвіся закрычала ад жаху... расплюшчыла вочы.

Проста ў твар ёй білі яркія промні ранішняга сонца. Яшчэ не апамятаўшися ад сну, нічога не разумеючы, Ядвіся ўсхапілася і, прыслухоўваючыся да гулкага тахкання сэрца ў грудзях, некалькіх хвілін азіралаася па баках. На вочы ёй трапіў будзільнік, стрэлкі якога паказвалі палову дзесятага. Ядвіся скамянулася, узрушана пляснула далонямі і скочыла на падлогу.

— Ой, божа,— прашантала яна.— Праспала работу.

Разгублена агледзела сваё скамечанае плацце, зірнула ў лютэрга, войкнула і пачала ліхаманкава пераапранацца. Схапіла бутэлечку з надпісам «Свежесть», памачыла ў пахучую вадкасць вату і хуценька працёра бледны, схуднелы твар. Расчесалаася, не зводзячы вачэй з цыферблата будзільніка, схапіла са стала сумку і кінулася да дзвярэй. На ганку да яе падскочыў Лінкор і, пазіраючы ў вочы, замахаў хвастом. Яна адагнала яго сумкай, збегла з прыступак. Пачуўши пранізлівае скрыгатанне тармазоў ля варот, падняла галаву.

Веснічка адчынілася, і ў двор, збянтэжана ўсміхаючыся, ступіў Пятрусь. Трымаючыся за яго руку і вінавата апусціўши галаву, за ім ішоў... Алег. Лінкор з радасным брэхам падляцеў да яго, лізнуў у шчаку, выпацкаўши пінжак лапамі, Ядвіся стала пасярод двара і, бездапаможна апусціўши руки, глядзела на сына.

— Ведаеш, мы сустрэліся з ім на аўтобусным прыпынку ў другім канцы горада,— аднекуль здалёк пачула яна голас Петруся.— У таксі ён мне пра ўсё признаўся і сказаў, што бойней ніколі не будзе так рабіць. Праўда, Алег?

Ядвіся марудна, нібы збіраючы сілы, зрабіла крок, другі і, раптам выцягнуўши руки, рванулася ўперад.

— Сынок... Сыночак мой...

Вакол іх весела скакаў, махаючы хвастом, узрушаны Лінкор. Ён нават не заўважыў, што ў веснічку ўсунуў галаву шафёр таксі.

— Грамадзянін, у мяне няма часу чакаць,— змрочна сказаў ён.

Пятрусь, нават не азірнуўшися на яго, палез у кішэню, моўчкі сунуў яму ў руку зялённую траячку. Шафёр, гледзячы яму ў спіну, ціха падзякаў і пачціва зачыніў веснічку.

## УДАРНІКІ КАМУНІСТЫЧНАЙ

Іх толькі дваццаць. Але за рабочы дзень яны павінны змяніць пасцельную бялізну на ста вясмы ложках, памыць падлогу на паўгектарнай плошчы (такую плошчу займае гасцініца), ачысціць ад пылу дзесяткі метраў дывановых дарожак. Ды яшчэ папрасаваць бялізну, зацыраваць адзенне, раздаць кліентам свежыя газеты і часопісы, талоны для міжгародных перавозораў. Шмат паслуг уваходзіць у звычайнай кола службовых абязязкаў працаўніц гасцініцы, колькасць іх немагчыма вызначыць.

Жыхар з дзесятага пакоя захварэў, просіць:

— У аптэцы трэба купіць лякарства... Калі ласка...

З пятнаццатага пакоя тэлефонны званок:

— Кашуля ў мяне брудная. Як бы памыць?

— Мне вячэр, калі ласка, занясіце ў дваццаць першы нумар. Сёння позна вярнуся з работы...

І пакаёўка Соф'я Прусевіч, дзяжурная па паверху Зінаіда Рыпінскай, адміністратар Марыя Гаўрыльчук — уся брыгада абслугоўвання гасцініцы «Шчара» — кожнаму памогуць, нікога не пакінуць без увагі.

Самаадданасць у працы, бездакорнае выкананне сваіх абязязкаў здабылі гэтamu калектыву заслужаную павагу і гонар. У камбінаце камунальных прадпрыемстваў брыгада гасцініцы «Шчара» ў ліку першых заваявала права называцца калектывам камуністычнай працы. Па выніках сацыялістычнага спаборніцтва ў юбілейным годзе Савецкай улады працаўніцы слонімскай гасцініцы выйшлі на першое месца ў вобласці.

М. РЫЛКО

# ЛЕЙТЭНАНТ МІЛІЦЫ

Я хачу расказаць пра чалавека самаадданага, сцілага, шчырага, якога добра ведаю. Свой расказ пачынаю з гарадской вуліцы, дзе часцей за ўсё можна сустрэць маю герайню.

...Яны ідуць побач і ціха размаўляюць: невысокі юнак у старавана адпраставаным касцюме і сярэдніх год жанчына ў форме лейтэнанта міліцыі.

— Колькі мы з табою не бачыліся? Два гады? Больш?

— Больш, Галіна Кірылаўна.

— Ну, расказвай, як жывеш, дзе працуеш?

— Добра, Галіна Кірылаўна. Працују ўсё там жа, куды вымяне ўладкавалі.

— На аўтабазе?

— Ага. Слесарам. Работа падбаецца. Калектыў добры.

— А як асабістая справы, сямейныя?

— Ажаніўся. Расце дачка, Святланай завеца. Калі-небудзь прыйдзем да вас у госці.

— Буду рада.

— З вамі вельмі хоча сустрэцца Наташа, мая жонка. Я ёй пра сябе ўсё расказаў.

— Гэта добра, што расказаў. Значыць, паставіў на мінульым кропку.

— Паставіў, Галіна Кірылаўна. Дзякуючы вам. Калі б не вы...

— Ну-ну, не перабольшвай маіх заслуг. Ты быў не такі ўжо дрэнны хлопчык. Проста здарыўся ў тваім жыцці адзін момант, калі ты пакрыўдзіўся на людзей, на ўсіх людзей... А людзі, Гена, хоць і бываюць розныя, але большасць сярод іх — добрыя, сумленныя.

— Цяпер я ведаю гэта.

З боку здаецца, што гэта — маці і сын.

Здарылася так, што для Генадзя К. галоўным чалавекам у жыцці стаў не бацька, не настаўнік і нават не маці, а яна — Галіна Кірылаўна Розум, старшы інспектар дзіцячага пакоя міліцыі Акцябрскага раёна горада Віцебска.

Калі яго, бруднага, галоднага, прывялі ў міліцыю, ён чакаў усяго, толькі не того, што ўбачыў і адчуў. На яго не крычалі, не сарамацілі, а размаўлялі спакойна, спагадліва. Размаўлялі як са сталым, разумным чалавекам, які не паслухай у свой час добраі парады і вось цяпер цяжка захварэў. Яшчэ не ўсё страчана, і выздараўленне залежыць перш за ўсё ад яго самога.

Пазней, калі з дапамогай Галіны Кірылаўны хлопец уладкаўся на работу, асвоіў спецыяльнасць, стаў паважаным рабочым чалавекам, ён часта ўспамінаў свою першую сустрэчу з ёй. Што найбольш уразіла яго?

Мяккі, спагадлівы голос? Гарачае жаданне адвесці бяду, якая навісла над ім? Як бы там ні было, але ён пацягнуўся да гэтай дзівоснай жанчыны і павертыў у тое, што яна гаварыла.

І нават цяпер, калі пасля першай сустрэчы мінула ўжо некалькі год і ён сам стаў бацькам, Генадзь па-ранейшаму ідзе да Галіны Кірылаўны, калі трэба парадацца. Ідзе як да маці, як да сябра.

А ёй нічога больш і не трэба — толькі б ведаць, што яны, яе былыя выхаванцы, цвёрда стаяць на нагах і ніколі нічога дрэннага не зробяць у жыцці.

...Вось ужо дваццаць пяты год Галіна Кірылаўна Розум займаецца выхаваннем, ці, больш дакладна, перавыхаваннем так званых «цяжкіх» дзяцей. Колькі чалавечых лёсай прыйшло за гэты час перад яе вачыма! Адны памятаюць яе і да гэтага часу шлюць пісьмы і тэлеграмы. Другія не пішуць. А яна памятае амаль ўсіх сваіх выхаванцаў, радуецца кожнаму іх поспеху, ганарыцца імі, як сваім роднымі дзецьмі.

«Сёння наш цеплаход адыхаў дзіць у далёкае плаванне. Не буду дома паўгода. Перад ад'ездам вырашыў напісаць вам». Для чалавека недасведчанага гэтае пісьмо пакажацца вельмі звычайнім. А ў Галіны Кірылаўны яно выклікала ўспаміны.

...То была нялёгкая бітва за чалавека, за яго мару. Бітва і з ім самім і з самымі блізкімі падлетку людзьмі — бацькамі. Яна разумела: канчаткова вырваць хлопца з кампаніі бадзяг можа толькі захапленне, вялікая мара. І яна была ў хлопчыка, мара аб акіяне, рамантычнай і нялёгкай прафесіі марака. Маці з бацькам былі тут дрэннымі памочнікамі. Яны не заўважалі ні сынавай мары, ні таго, што ён ўсё часцей і часцей не начуе дома. І тады на дапамогу прыйшла Галіна Кірылаўна. Разам з хлопчыкам складала пісьмо ў мараходнае вучылішча, разам з ім хвалявалася, чакаючы адказу.

І калі юнак стаў курсантам, першая павіншавала яго, не тоячы сваёй радасці. Пры развітанні, гледзячы ў перапоўненую радасцю очы хлопца, сказала, што яна верыць у яго і спадзяеца, што ён не падвядзе.

І не памылілася. Хутка бацькі курсанта атрымалі ліст, у якім ім выкавалася падзяка за добрае выхаванне сына. Ніхто не ведаў, што галоўную ролю тут адыграла старшы лейтэнант міліцыі Розум. А ёй было дастатковая ведаць, што яшчэ ў аднаго «цяжкага» падлетка выраслі крылы, што яшчэ адзін яе вы-



Галіна Кірылаўна Розум.  
Фота Э. Трапачука.

хаванец цвёрда крохыць па жыцці.

...Ах, хлопчыкі, хлопчыкі! Яны прыходзяць да яе аднолькавымі: бруднымі, негаваркімі, недаверлівымі. Але яна ведае, што яны розныя, як розныя і тыя абставіны, што прывялі падлетка да злачынства. Праўда, калі аднойчы спыталі ў Галіны Кірылаўны, хто часцей за ўсё бывае вінаваты — сям'я, школа або вуліца,— яна адказала:

— Раўнадушна.

І, бадай, з гэтым цяжка не згадзіцца. Колькі ж трэба мець душэўнай цеплыні і шчырасці, каб абараніць маленькага чалавека ад раўнадушнасці самых блізкіх людзей, распавіць лёд неразумення паміж ім і сям'ёй?

Можа паказацца дзіўным, што яна, работнік міліцыі, на пасяджэннях камісіі па справах няпоўналетніх часцей за ўсё выступае не як адвінаваўца, а як абаронца. Але факт застаецца фактам. Слова «калонія» вымаўляецца ёю рэдка і ў самым крайнім выпадку, калі ўсе іншыя меры ўздзеяння аказаўся бяспільнімі. І гэта не лібералізм: Галіна Кірылаўна, калі трэба, умее быць цвёрдай і непахіснай. Проста яна ўпэўнена, што лягчэй выправіць памылку, якая здарылася ад залішніх даверлівасці, чым ад нявер'я.

Дзесяткі лёсай вярнулі да шчаслівага жыцця яе добрае сэрца, шчодры талент. Калі-небудзь праз гады ўсе хлопчыкі і дзяўчынкі па-сапрайднаму ацяняць яе дапамогу, яе клопаты аб іх будучыні. Так, як ацаніў гэта Саша К., студэнт Віцебскага тэхнагічнага інстытута. Цяпер юнак з удзячнасцю ўспамінае, колькі настойлівасці прыклада Галіна Кірылаўна, каб ён не стаў сынам вуліцы, чалавекам без мары, без прыхиль-

насці да добраі справы. Пры сустрэчах яны, смеючыся, прыпамінаюць, як у адзінаццатым класе Галіна Кірылаўна дапамагала Сашу пісаць сачыненне. Гэта добрая ўсмешка, пераможная ўсмешка людзей, якія выканалі сваю задачу.

Прыклад Сашы і дзесяткай іншых хлопчыкаў і дзяўчынак сведчыць аб tym, што Галіна Кірылаўна Розум не проста добрасумленна выконвае свой службовы абавязак. Яна аддае дзецям сваё сэрца, сваю любоў.

Калі на нарадах заходзіць гутарка аб зніжэнні дзіцячай злачыннасці, у якасці добрага прыкладу прыводзяць Акцябрскі раён горада Віцебска і просіць Галіну Кірылаўну расказаць аб сакрэтах яе прафесійных поспехах.

А яна ўсміхаецца адкрыта, добразычліва і кажа:

— Ніякіх сакрэтаў няма. Проста ў мяне ёсьць добрая памочнікі. І пачне пералічваць:

— Пенсіянеры — раз, студэнты педагогічнага — два, актыўсты прадпрыемстваў — троі. А яшчэ настаўнікі, камсамольцы, камуністы раёна. Бачыце, якая сіла.

...Жыве сярод нас жанчына. Сціплы, працавіты, чулы чалавек. У яе, як і ў кожнага чалавека-творцы, ёсьць мара, вялікая і светлая.

— Мару аб tym часе, калі не патрэбны будуць дзіцячая бяды, людзям патрэбны ваша праца, таварыш старшы лейтэнант, ваша добрае сэрца і шчодры талент.

Ганна ЛАЗОУСКАЯ



Зоя Прохараўна Цітова.

ла і маці сваей і акушэрцы Зоі Цітовай. I вось як гэта было. У адзін з зімовых вечароў, калі ў такіх мясцінах, пад Магілёвам, лютайская мяцеліца намятае гурбы не гурбы, а горы сапраўдныя, і калі сюды ніякім іншым транспартам, акрамя старога вернага каня, не дабярэшся, ехалі на возе праз лес дзве жанчыны. Адна ляжала пад коўдрамі і ціха войкала, другая кіравала канём. Конь дзелавіта пераступаў з аднаго сумёту на другі, і вось ужо хутка, кіламетры праз два за лесам, будзе вёска, за ёй бальніца, і там, у цяпле і чысціні, з'явіца на свет новы чалавек. Толькі... мы ўжо сказалі — Таня вельмі спяшалася і здолела ашукаць такую волытную акушэрку.

— Ой, Зоечка, — заварочалася раптам на возе жанчына, — здаецца, раджаю...

Прымаць роды на возе? Уначы? Зімою? У лесе? Такога за ўсю сваю дваццацігадовую (на той час) практику не даводзілася яшчэ акушэрцы.

— Ціха, ціха, родненка, не хвалюйся. Усё будзе добра.

Але калі сунула руку пад коўдру і там натыкнулася на яго, гэты самы «маленьki сплы камячок», рукі яе затрэсліся ад страху...

— Ну, а што было далей? — пытаемся мы. — Расказвайце, расказвайце, Зоя Прохараўна!

...«Мы» — гэта карэспандэнты, адразу з некалькіх рэдакцый. У тыя дні мы як згаварыўшыся накінуліся на Зою Цітову. Яна толькі што вярнулася з Масквы, толь-

падалася ў горад вучыца. Баявая, прыгожая дзяўчына з вёскі была ўпэўнена ў сваім праве на гэта. I вось ужо хутка, праз два гады, выпускніца Магілёўскага фельчарска-акушэрскага вучылішча з'явілася ў старым сяле Веткава, на Гомельшчыне.

— Маладзенькая акушэрка прыехала — бегалі глядзецы на яе людзі.

Старая жанчына дзівіліся, ківалі недаверліва галавою — ну што, маўляў, зможа яна памагчы ў такой складанай справе, як нараджэнне на свет дзіцяці, хіба можа яна зраўняцца з колішнім бабкай-павітухай! А моладзь — тая з ходу завербавала Зою ў свае баявія камсамольскія, як гаварылі ў той час, шарэнгі. I ужо на заўтра галасістая і прыгожая «маладзенькая акушэрка» рэспіравала на сцене Паўлінку. Паўлінку? Пачакайце, пачакайце хвілінчу... Бадай, і цяпер у яе ablічы засталося нешта ад Паўлінкі, ад мілай нашаму сэрцу беларускай вясковай дзяўчыны, дасціпнай, агнявой, з такім вось адкрытым тварам, добрай і рашучай. Ну а тады, трывіца гадоў назад, гэта была пэўна ўжо сапраўдная Паўлінка. I яшчэ больш уяўляецца яна Паўлінкай у зусім ужо іншых абставінах.

...Толькі што санітарны поезд абстралялі з паветра фашисткія самалёты, і цяжка параненые людзі ў гарачы кідаліся з верхніх лавак. Старшая сястра поезда Зоя Журдо (яе дзявочае прозвішча) паўсяцягвала іх зноў на лаўкі і цяпер папраўляе павязкі, спыняе кровачыянні. У яе было самае цяжкае аддзяленне — поласцевыя раненні.

— А на ўесь наш эшалон быў толькі адзін урач. I даводзілася рабіць усё — і раны перавязваць, і насілкі цягаць. То ў эшалон, то з эшалона...

Дык вось, пасля бамбёжкі:

— Сястрычка, прызнайся, і табе ж было страшна. Ты толькі выглядзу не падавала? — дапытваліся раненыя.

Што ім адказаць? Канешне, страшна...

— Вазьмі гітару, сястрычка, праспявай нам што-небудзь...

І няма эшалона з раненымі. Няма крыўі, смерці, чалавечых пакут... Есць толькі юная «беларусачка» Паўлінка са сваёй пяшчотнасцю, са сваім гарэзлівымі вачыма, са сваім песняй:

— Ой, ляцелі гусі, ды над

Беларуссю...

Ляцелі гусі... А ў сорак пятym лейтенант медыцынскай службы Зоя Журдо «прыляцела» дадому зноў у свой Галынец да маці, якая аплакала ўжо і пахавала сваю Зою. Досыць крыўі, смерці! Яна будзе акушэркай. Няхай нараджаюцца дзеци, няхай жывуць і гадуюцца, свае і чужкія...

І зноў дарогі... Дарогі... Ад вёскі да вёскі, ад хаты да хаты... Колкі змерала іх за сваё жыццё акушэрка. Хіба падлічыш? Хіба падлічыш, колкі новых людзей прынялі яе руکі ў тыя гады?

Хто гэта жанчына, што перабіраеца праз рэчку Лахву на крызе? Вясною, у паводку... У адной руцэ палка замест вясла, у другой — чорненькі чамаданчыкі. На другім баку рэчкі стаяць і кіруюць яе дзеяннямі вясковыя хлапчукі, па-своему дапамагаючы «бабе Зоі». Для іх яна даўно ўжо «баба», так навучылі іх гаварыць маці. А «баба» — гэта значыць свая, родная, другая пасля маці...

Да каго спяшаецца яна зараз, рызыкуючы сваім жыццём?.. У Тамары Странавай з вёскі Дабрасневічы нараджаецца дзіця...

## ДЗЕНЬ НАРАДЖЭННЯ СНЯГУРАЧКІ

Фота Ул. Вяхоткі

Маленькім жывым камячком з заплюшчанымі вачымі, не вельмі прыгожым, але ўжо вельмі жаданым і любімым, ты з'яўляешся на свет, новы чалавек. Жаданым і любімым для маці, якая насыла цябе пад сэрцам. Для бацькі. I яшчэ для аднаго чалавека, зусім чужога для цябе па крыўі. Рукі гэтага чалавека першыя адчулі тваю жывую щеплыню, вуха яго першым улавіла ціхі-ціхі стук твайго маленькага сэрца. I ён, гэты чалавек, прыўзняўшы цябе высока над сваёй галавой, першым паказаў цябе тваёй маці. I, пэўна, сказаў тады:

— Сын!

Або:

— Дацка!

I, пэўна, сказаў гэта радасна і ўрачыста. Бо каго б ні чакала на свет твая маці — хлопчыка ці дзяўчынку, толькі што адбыўся адвечны і вялікі цуд: на свет з'явіўся новы чалавек. Як самы дарагі падарунак.

...Дзяўчынка Таня, якую ў вёсцы назывуць Снягурачкай і якой сёння ўжо дзеўчыца гадоў, і якая бегае цяпер са сваім партфельчыкам разам з усімі дзецьмі ў школу, звонка смяеца, гуляе ў снежкі і рашае ў класе няхітрыя свае задачкі — вясковая дзяўчынка Таня вельмі спяшалася прыпаднесці сябе ў падарунак. Так спяшалася, што нямала кlopataў прынес-

кі што ёй, простай вясковай акушэрцы, прысвоілі высокое ганаровае званне Героя Сацыялістычнай Працы. I вось цяпер мы сядзім у пакой, слухаем яе, і кожнаму хочацца ўлавіць з гэтага кароткага знаёмства менавіта тыя рысы ў яе харкторы, за якія выпаў на долю яе такі высокі гонар. Такое вялікае шчасце.

I сапраўды, паглядзіце, якая яна зараз шчаслівая. Увайшла ў пакой з марозу, распранулася, і на малінавай шарсцяной сукенцы золатам засвяцілася зорка Героя і ордэн Леніна. Як прыгожа спалучаюцца колеры і як прыемна выглядае зараз яна сама! Быццам няма за плячыма ні цяжкіх дарог, ні пражытай палавіны веку, ні пяцярых уласных дзяяцей, якіх нарадзіла і выгадавала, памагаючы і памагаючы з дня ў дзень — зімою ў маразы, вясною ў разводдзе, сярод начы і на досвітку — рабіць гэта іншым...

— Што было незвычайнага ў маім жыцці? Бадай што, нічога. Вось можа толькі... Ведаеце, я нарадзілася ў дзень і ў год Кастрычніцкай рэвалюцыі.

Вось тут, у гэтай жа вёсцы, дзе жыве зараз, у Галынцы, вясковая бабка ў паўцёмнай сялянскай хаце прыняла на свет яшчэ аднаго новага чалавека. У дзень, калі на Няве, у далёкім ад Магілёўшчыны горадзе, прагрымеў стрэл «Аўроры». I калі б не прагрымеў гэты стрэл, доля гэтага новага чалавека была б гэтакая ж, якая была яна ў мільёнаў жанчын яе сялянскага роду.

Ну а яна? Толькі падрасла крыху — і



На дапамогу чалавеку!

На здымку: галоўны ўрач Ямніцкай бальніцы М. Шлапакоў,  
З. Цітова, фельчар Н. Лапянкова, урач З. Шлапакова, медсястра  
Е. Клепчанка.

А што за жанчына імчыцца зараз верхам на кані, моцна ўхапіўшыся за грыву? У хаце старой сялянкі Ганны Шалкоўскай, у яе дачкі, таксама нараджаецца зараз дзіця. І потым, калі пройдзе па сямі вёсках, якія абслугоўвае Зоя Цітова, чутка: «узнагародзілі нашу Зою!», гэтая ж самая Ганна Шалкоўская пасярод вуліцы, пры ўсіх людзях скажа ёй самыя дарагія слова:

— Чула, Зоечка, чула! Даўно трэба было цябе ўзнагародзіць! Я памятаю, як ты да нас на кані прымчалася!

А ў другой сям'і, у сям'і Варанцовых, памятаюць другі выпадак... Зноў было разводдзе — тут гэта сапраўды як стыхійнае бедства. За дзесяць кіламетраў прыйшоў у медпункт бацька:

— Дзіця памірае... Прашу вас, як-не будзь... можа дабярэцца...

Ён ведаў, аб чым просіць. Ён двух коней упраўляў у воз — і не мог крануцца з месца: па самыя ручкі воз патанаў у гра-

зі. І самога яго, мужчыну, толькі страшэнная бяда над галавой роднага дзіцяці магла пагнаць у такую дарогу. А тут — жанчыны, акушэрка і фельчарыца. Фельчарыца адразу ж адмовілася наадрэз. Акушэрка маўчыць, думае аб нечым... Па праўдзе кажучы, не яе гэта справа, магла б і не ісці... Але калі памірае дзіця, тое самае дзіця, якому некалі і яна так радавалася разам з бацькамі...

— Дай мне, калі ласка, твае боты. У чаравіках туды не дойдзеш.

У чужых, фельчарыцыных ботах пайшла з Варанцовым. Толькі не дапамагалі і чужыя боты, ледзь не па самыя грудзі мокрая дабралася да далёкай вёскі за дзесяць кіламетраў, туды, дзе ляжала на ложку пасінелая ўжо сямімесячная дзячынка... Усю ноч на ўколах — пеніцилін, стрептаміцын, сардэчнае...

— Цалуй руку цётцы Зоі. Каб не яна, цябе б даўно ўжо не было на свеце,— кожны раз пры сустрэчы гаворыць той дзячынцы маці. Так па-свойму, па-на-

роднаму выказвае яна сваю глыбокую ўдзячнасць.

А Зоя Прохараўна ўсміхаецца. І зноў становіца вельмі падобнай на... Паўлінку.

Ідуць гады. І сёння праца акушэркі, нават яе абавязкі сталі ўжо зусім іншымі. Цяпер кожная вясковая жанчына раджае толькі ў бальніцы. А карэты хуткай дапамогі паспяваюць да хворых у самыя аддаленыя куткі раёна. І дарогі сталі намнога лепшымі. А там, дзе некалі быў маленькі медпункт, — ёсьць цяпер вялікая Ямніцкая бальніца з дружным, працаздольным калектывам урачоў, медсяццёр.

...Ну а там, у лесе, зімою, на возе? Чым усё завяршылася?

— Скінула з сябе хустку, загарнула дзіця і, што было сілы, — пугай па кані. Дабралася да першай вясковай хаты, як на пажары, загрукала ў вокны...

А дзяўчынку Таню цяпер называюць у вёсцы Снягурачкай. Знойдзеная ў лесе, зімою, сапраўды чым не Снягурачка? І ў дзень яе нараджэння заўсёды запрашваюць у госці «бабу Зою», «цётку Зою», «нашу Зоечку», добрага друга вясковых жанчын і іх дзяцей.

А. УЛАДЗІМІРАВА

Яшчэ адзін «унук». Ці можа праўнунк?

...І тыя, хто заўсёды побач.





Лідзія Іванаўна Ржэцкая.

еца, і зараз чуеш гэты «металічны» шоргат доўгага шлейфа зялёны з золатам аксамітнай сукні, якая, нібы змяіная скора, хавае пад сабою сапраўднае аблічча вераломнай герцагіні. Высокая і зграбная, з маленкай каронай на горда ўзнятай галаве, прыгожая, але такой халодная і злоснай прыгажосцю, што пры кожным яе з'яўленні міжволі сціскаеца дзіцячае сэрца, нібы прадчувае бяду. А бяда пагражае мілай і смешнай Дыяне, на баку якой усе нашы сімпаты. І мы, не шкадуючы сілы, свішчам і груючам абцасамі, як толькі з'яўляецца Тэадора. Мы ненавідзім яе. І аплодзіруем Дыяне...

Нічога не ведаючы пра тое, што такое майстэрства пераўласціння, якім ужо тады, у перадваенныя гады, так добра валодала Вольга Галіна, мы міжволі атоесамлялі вобраз, створаны актрысай, з яе ўласнай істотай. І хай даруе нам тэатр за нашы тагачасныя катэгарычныя прысуды і нястрымныя эмоцыі...

Але нешта праз паўгода давялося паглядзеь спектакль па п'есе М. Горкага «Апошнія». Паядынак дзвюх маці — маці рэвалюцыянерка Сакаловай (яе ролю глыбока і пераканана іграла Лідзія Іванаўна Ржэцкая), якая, хоць і трывожыцца за лёс сына — верыць у справядлівасць яго справы, яго барацьбы, ганарыцца ім, і Соф'і Каламайцавай, высакароднай і сумленнай, але бязвольнай, слабой і разгубленай, бо адчувае, што сэрцы яе дзяцей зачынены для яе — стаў цэнтрам спектакля дзякуючы пранікнёному выкананню выдатных купалаўскіх актрыс. Тут я ўбачыла Галіну зусім іншай — пакутніцай і ахвярай, ахвярай бесчалавечнага грамадства. Я адчула трагедыю маці, якая не разумее сваіх дзяцей. І зноў актрыса і вобраз, створаны ёю, зліліся ў маім уяўленні ў адно цэлае... І я ўжо не магла не шкадаваць і не любіць яе — Соф'ю Каламайцаву. А разам з тым і актрысу, якая жыла такім сапраўдным жыццём у гэтай ролі. Я ўжо з невыказным хваляваннем чакала кожнай новай сустрэчы з ёю...

Вобразы, створаныя Галінай, скаралі сваёй праўдзівасцю, дзівоснай гармоніяй унутранага і вонкавага жыцця, дакладнай передачай рысаў харектару.

У тыя даваенныя гады Галіна была, байдай, адной з нямногіх у тэатры «інтэлектуальных» у сучасным разуменні гэтага слова актрыс. І надзвычай мяккай, лірычнай. Нездарма за ёю трывала замацавалася вызначэнне «чэхаўская актрыса», хоць у п'есах Чэхава давялося сыграць усяго дзве ролі — Ранеўскую ў «Вішнёвым садзе» і Аркадзіну ў «Чайцы».

Тонка, артыстычна, то злосна іранізуючы, то з мяккім гумарам і ледзь улоўным смуткам малявала яна вобразы чэхаўскіх герояў, самім жыццём асуджаных за бязволле, эгаізм і душэўную інертнасць. Блізкімі яе акцёрскай індывідуальнасці былі і вобразы з п'ес Астроўскага, прынамсі, такія, як вобраз Купавінай з «Ваўкоў і авечак». Дарэчы сказаць, і ён быў вытрыманы ў «чэхаўскай» палітры: мяк-

КАЛІ, падняўшыся па шырокай лесвіцы тэатра імя Янкі Купалы, вы апініцеся ў невялічкім фас-калідорчыку, што вузкай падковай агінае ўтульную глядзельную залу, ужо тут, літаральна на парозе яе, вас гасцінна сустрэнуть купалаўцы, якія ветліва пазіраюць на гледачоў адусюль — іх партрэтамі завешаны сцэны. Уважлівая добразычлівія позіркі праводзяць вас у залу, нібы жадаючы добрых стрэч з Мастацтвам. Углядзіцеся ў гэтыя твары, запомніце выраз іх вачэй. Штовечар шчодра дзеляцца яны з вамі здабыткамі сваёй працы, памножанай на талент, роздум, майстэрства. Штовечар раскрываюць перад вами свае сэрцы. Тут, бліжэй да ўваходу — партрэты заснавальніка тэатра і іх слайных паплечнікаў, старэйшых акцёраў, ветэранаў беларускага сцэны. Сярод іх і нашы юбіляркі — старэйшыя беларускія актрысы народная артыстка Саюза ССР Лідзія Іванаўна Ржэцкая і народная артыстка рэспублікі Вольга Уладзіміраўна Галіна, якія аддалі тэатральнай справе па пайстагоддзю кіпучага творчага жыцця.

Яны, аднагодкі, абедзве нарадзіліся вясной — адна ў канцы сакавіка, другая — у пачатку красавіка 1899 года.

Маладзенкімі, «зялёнімі» дзяўчынкамі прыйшлі яны ў гэтыя вядомыя кожнаму мінчаніну будынек у першыя гады заснавання беларускага прафесіянальнага тэатра. Амаль без усякага сцэнічнага вопыту. Без «школы» ў нашым сённяшнім «акадэмічным» разуменні. Бо школаю і мастацтва і жыцця былі для іх бурныя гады рэвалюцый, якія абудзіла ў іх дух творчасці, прагу пошукаў сябе як асобы. Адно імкненне кіравала імі, адно жадан-

не поўніла юначыя сэрцы — несці масацтва абуджанаму рэвалюцый народу...

І хоць адна з іх ужо саступіла дарогу маладым — пайшла на заслужаны адпачынак, але пакінула тут сваё сэрца...

А другая слайная юбілярка і сёння — у свае семдзесят — нязменна на сцэне. І як бывае радасна, калі ў час спектакля з яе ўдзелам па зале праносіцца, нібы подых ветру, ціхі шчаслівы шэпт: «Ржэцкая! Ржэцкая!»

Гледачы заўсёды пазнаюць сваіх любімых акцёраў. І заўсёды чакаюць ад іх — чудаў.

А цуды гэтыя пачаліся даўно. Для мяне, прынамсі, з першага наведання Купалаўскага тэатра, яшчэ тады, як называўся ён БДТ-1, з першай стрэчы з яго выдатнымі актрысамі.

Цуды такога арганічнага жыцця ў вобразе, калі знікае мяжа паміж залаю і сцэнаю, калі ўжо, не заўважаючы рампы, ты бачыш перад сабою не акцёраў, а жывых людзей з іх радасцямі і пакутамі, з іх барацьбой за шчасце і горача спачуваеш адным, і люта ненавідзіш другіх...

Назаўсёды засталіся ў памяці гэтыя першыя сустрэчы. Сустрэчы з любімымі актрысамі, такімі рознымі, такімі непадобнымі.

Ідзе спектакль «Дурная для іншых, разумная для сябе» Лопе дэ Вега ў пастаўноўцы В. Галаўчынера. Змаганне паміж праўдай і хлуснёй, шчырасцю і каварствам захоплівае нашу дужа маладзёжную аўдыторию з першых жа хвілін. Уладарна і помслівая Тэадора (яе іграла В. Галіна) гатова вось-вось загубіць сваю саперніцу Дыяну (С. Станюта), што да часу прыкідаеца няўзядмай дурніцай. Зда-

# КУПАЛАЎКІ

кай, бездапаможнай і надзвычай далікатнай істотай здавалася яе Купавіна ў царстве «ваўкоў», і, хоць яна добра ўсведамляла сваё становішча, не была здольная да змагання з імі. Здавалася, вельмі цяжка было актрысе адысці ад сваёй індывідуальнасці ў «адмоўных» ролях такіх, як памянёная ўжо Тэадора, як Ізабела ў «Жакерыі» П. Мерыме, Яворская ў «Мосце» Я. Рамановіча, Яндрыхоўская ў «Партызанах» і Гарлахвацкая ў «Хто смеяцца апошнім» К. Крапівы, сіньёра Капулеці ў «Рамэ і Джульеце» В. Шэкспіра. Але высокое майстэрства пераўасаблення дало нам мажлівасць убачыць актрысу ў зусім іншай якасці, калі яна іграла гэтую ролі.


Але найбольшую схільнасць выявіла В. Галіна да ўласаблення вобразаў жанчын-маці, сваіх сучасніц. Тэма Маці з вялікай літары нібы скразная ў творчасці актрысы, і тут на яе долю выпаў можа найбольшы поспех.

Як не ўспомніць створаныя ёю вобразы жанчын нашай эпохі — Алены Кашавой у «Маладой гвардыі» А. Фадзеева, Мар'і Мікалаеўны ў «Рускіх людзях» К. Сіманава, Мар'і Львоўны ў «Неспакойнай старасці» Л. Рахманава, якія наблізілі яе да запаветнай ролі — маці Валодзі Ульянова — Марыі Аляксандраўны ў спектаклі «Сям'я» па п'есе І. Папова, дзе мы сталі сведкамі можа найбольш поўнага зліцца чалавечай індывідуальнасці актрысы з вобразам.

\* \* \*

Адразу і назаўсёды, з першай, як кажуць, стрэчы ўвайшла ў маё сэрца, паланіўши яго ўласцівай яе таленту шчырасцю і прастатой, Лідзія Іванаўна Ржэц-

Вольга Уладзіміраўна Галіна.



кая. Мабыць, немалую ролю тут адыграва і тая акаличнасць, што ў час, калі людзі майго пакалення становіліся «тэатраламі», Ржэцкая іграла пераважна станоўчых герайні. І першая ж роля, у якой я ўбачыла яе, — Кручыніна з драмы Астроўскага «Без віны вінаватыя» — скарыла мяне. Не было ў яе строгім і глыбокім выкананні і налёту таго слязлівага меладраматызму, з якім часам ігралася гэтая роля ў «правінцыі». Яе палымяны тэмперамент захапляў нас, але актрыса свядома падаўляла яго, скіроўваючы ўсе свае намаганні на тое, каб як найглыбей раскрыць псіхалогію гэтага аднаго з самых абаяльных жаночых вобразаў, і імкнулася, па вызначэнню крытыкі, «найбольш праудзіва данесці да гледача ўсю гаму вялікіх душэўных, глыбока драматычных перажыванняў Кручынінай, якая пакутуе ў несправядлівым грамадстве».

Сведкі яе першых акцёрскіх трывумфаў помніць і цыганку Азу ў спектаклі «Хата за вёскай» М. Старыцкага, і Зоську, а пасля Марылю ў «Раскіданым гняздзе» Янкі Купалы, і Аксану ў палескай легенды «Лес шуміць» В. Карапенкі, і дзячынку Раісу ў інсценіроўцы апавядання А. Чэхава «Ведзьма», і Пронку ў п'есе «Хам» Элізы Ажэшка, і жонку свяшчэнніка Юдзіф у «Апостале сатаны» Б. Шоу, і Ключарку ў «Машэку» Е. Міровіча, і Дыяну ў «Падпальшчыках» А. Луначарскага — яркія і разнастайныя вобразы, створаныя актрысаю ў першыя гады яе работы на сцэне беларускага тэатра. Праца над гэтымі ролямі, такімі рознымі і непадобнымі па ўнутраному зместу, відавочна, была добрай школай прафесіянальнага майстэрства для маладой актрысы.

А калі на сцэну беларускага тэатра выйшлі героі новых — сучасных рускіх і беларускіх п'ес, на долю Лідзія Ржэцкай выпаў гонар раскрыць багаты ўнутраны свет перадавой савецкай жанчыны тых палымяных год. Рэвалюцыянерка Заіра ў «Мецяжы» Д. Фурманава і С. Паліванава, работніца Глафіра ў п'есе «Інга» А. Глебава, Марфа Каўрова ў «Ярасці» Я. Яноўскага — далёка не поўны пералік іх.

Але асабліва блізкімі яе акцёрскай індывідуальнасці былі вобразы простых беларускіх жанчын у творах маладой тады беларускай савецкай драматургіі. Яна іграла з вялікай сілай прауды і шчырасцю, знаходзячы адпаведныя фарбы для абмалеўкі кожнай ролі. Іх не так ужо многа: жонка наватара Мароза ў «Гуце» Р. Кобеца, Алена ў «Міжбур'і» Д. Курдзіна, маці ў «Бацькаўшчыне» К. Чорнага, Наталля ў «Канцы дружбы» К. Крапівы, Каспарыха ў «Салаўі» З. Бядулі. І, вядома ж, цудоўная ўсёцца Каця ў класічным спектаклі «Хто смеяцца апошнім» К. Крапівы і Альжбета ў «Паўлінцы» Янкі Купалы. Паглыбленая ўвага да іх душэўнага свету, а разам з тым пошуки рысаў харектару не прыйшли бяспледна. Яны з'явіліся неабходнай прыступкаю да больш складаных, яркіх і ёмістых харектараў савецкіх жанчын, якія выйшлі на купалаўскую сцэну ў пасляваенны час.

Сярод іх самыя любімыя, па ўласнаму прызнанню актрысы, — вобразы простых і мужных, абаяльных і шчырых савецкіх жанчын-патрыётак: Марфы Пятроўны ў «Рускіх людзях» К. Сіманава, настаўніцы Аляксандры Аляксееўны Гарыцвет у «Крыллях» А. Карнейчука, камуністкі-падпольшчыцы Ганны Іванаўны ў спектаклі «Гэта было ў Мінску» А. Кучара, Матруны ў спектаклі «На крутым паваро-

це» К. Губарэвіча, Аўдоцці Захараўны Вярбіцкай у п'есе К. Крапівы «Пяюць жаваранкі», Ганны Чыхнук у камедыі А. Макаёнка «Выбачайце, калі ласка!».

Пераважная большасць ролей Л. Ржэцкай — станоўчыя герайні. Для работы над імі вельмі прыдалася ўласцівая яе акцёрскай індывідуальнасці гранічная шчырасць і праудзівасць, глыбокая ўнутраная пераконанасць. Пра гэтых яе герайні можна было б найлепш сказаць словамі паэта: яны ведалі

...одной лишь думы власть,  
одну, но пламенную страсть.

Натуры цэласныя, моцныя духам, бескампрамісныя ў яе яркім, сакавітым і надзвычай тэмпераментным выкананні западалі глыбока ў душу, хвалявалі.

Мяккі лірызм і гумар, уласцівія яе акцёрскай палітры, надавалі яе сцэнічным стварэнням рысы непадробнай жыццёвасці.

З не меншым майстэрствам выконвала яна і ролі адмоўных персанажаў: пані Яндрыхоўской у «Партызанах» К. Крапівы, Мурзавецкай у «Ваўках і авечках» А. Астроўскага.

Дарэчы, удзел у спектаклях па п'есах гэтага вялікага рускага драматурга адкрыў нам выдатную асаблівасць актрысы — яе здольнасць не толькі арганічна жыць у асяроддзі купецкага Замаскварэчча, але і гэтак жа арганічна адчуваць і перадаваць яго мову — па-беларуску. У яе вуснах мова Астроўскага гучыць надзвычай арганічна, праста, праудзіва і мякка, захоўваючы сваю незвычайную музычнасць, задушэўнасць і вобразнасць.

Створаныя ёю вобразы Шабловай («Позніе каханне»), Домны Панцялеевны («Таленты і паклоннікі»), Феліцаты («Прауда добра, а шчасце лепш»), сваці Красавінай («Жаніцьба Бальзамінава»), Кукушкінай («Даходнае месца») былі найлепшым сведчаннем таго, як арганічна можа гучаць на нашай сцэне Астроўскі.

Не толькі ў рускай класіцы Лідзія Іванаўна адчуvalа сябе лёгка і свабодна. Як у роднай стылі жыла яна ў мальераўскай камедыі «Скупы». Немагчыма забыць цудоўны дуэт яе Фразіны — абаильнай, насмешлівой і задзірыстай — з непаўторным Гарлагонам — Г. Глебавым.


Адкрытая тэндэнцыянасць, нават публіцыстычнасць, уласцівая мастацтву актрысы, памножаная на шчырасць, палымяны тэмперамент, глыбокую пераконанасць, даючы заўсёды адзін і той жа эффект — глядач з першага ж з'яўлення артысткі на сцэне верыць ёй, прасякаецца яе верай, жыве аднымі з ёю пачуццямі і ўжо не можа быць абыякавым.

Успамінаючы выкананне адной з апошніх яе ролей — Марфы з спектакля «Умяцеліцу» па п'есе Л. Ляонава — сляпой, але відущай сэрцам старой бальшавіцкі, — пераконваешся яшчэ раз у магутнасці і свежасці таленту юбіляркі.


...Дзве немаладыя ўжо актрысы глядзяць на нас з партрэтаў сваімі мудрымі і яснымі вачыма. І вы адчуваеце, што гэта менавіта яны — жывое ўласабленне лепшых традыцый купалаўскага тэатра — клічуць моладзь служыць гэтак жа самааддана, шчыра і сумленна народу, не замыкаючыся ў вузкія рамкі прафесіянальнага ўмельства, а заўсёды знаходзячы час і для кіпучай такой жа шматграннай, як і іх таленты, грамадскай дзеянасці... Няхай жа іх эстафету — жыцця-гарэння ў мастацтве і ў жыцці — падхопяць новыя, маладыя пакаленні купалаўцаў.

Тамара БУШКО


# ПАМЯТЬ СЭРЦА



Кароль вальсаў навекі астаўся ў гарадскім парку.



Помнік на тэрыторыі лагера Маутхаузен.



Аўстрыя—прыгожая краіна! Яна прымае штогод мільёны турыстаў. Іх прыцягваюць снежныя вяршыні і зялёныя схілы Альп, блакітныя азёры. Аматары культуры наведваюць музей Моцарта, магілы Штрауса, Франца Шуберта, Бетховена. Старая Вена захапляе славутай операй, аперэтай і знёмым савецкім глаедачам балетам на лёдзе. Вялікая і добра наладжаная індустрыя турызму прыносіць дзяржаве немалы прыбытак.

Але савецкіх турыстаў больш за ўсё прыцягвае старая Вена, яная захоўвае памяць загінуўших савецкіх воінаў. У цэнтры сталіцы стаіць велічны строгі абеліск, які ўвенавечыў памяць савецкіх салдат і афіцэраў, што загінулі пры вызваленні Вены ад гітлераўскіх захопнікаў.

На гарадскіх могілках, недалёна ад мармуровых пліт з імёна-мі Штрауса і Бетховена, ляжаць гранітныя пліты з імёнамі Івановых, Пятровых, Кавалёвых... Яны аддалі сваё жыццё за тое, каб па вуліцах Вены больш ніколі не маршыравалі эсэсайцы. На граніце высечаны слова С. Міхалкова:

Гвардэйцы! Вы честно служили Отчизне.  
От стенаў Сталінграда вы к Вене пришли,  
Для счастья народа вы отдали жыццё  
Вдали от родімой Советской землі.

Слава вам—храбрые русские воины!  
Ваше бессмертье над нами встаёт.  
Доблестно павшие, спите спокойно,  
Вас никогда не забудет народ.

Удзячная Вена захоўвае памяць аб нашай арміі-вызваліцельніцы. Адзін з мастоў цераз блакітны Дунай названы імем Маршала Маліноўскага, войскі якога ўварваліся ў горад па гэтаму мосту.

І яшчэ адзін помнік-напамін стаіць на аўстрыйскай зямлі. Ён гаворыць, што тут, на тэрыторыі каманднага цэнтра лагера Маутхаузен, ад рук фашыстаў загінула больш 32 тысяч савецкіх вязняў. Побач—іншы помнік. За 4 гады фашысты знішчылі ў Маутхаузене 123 тысячи чалавек розных нацыянальнасцей з розных дзяржав.

Імёны многіх з іх невядомы. Таксама не ведаем мы імёны тых савецкіх лётчыкаў, якія, падрыхтаваўшы паўстанне, напалі на ахову. Адзінай іх зброяй былі вогнетушыцелі, знятые са сцен. Многія загінулі, кінуўшыся на калючы дрот, многія загінулі ад куль катаў, толькі адзінкі прарваліся.

«Русія панаўзіла нам прыклад аднадушнасці, згуртаванасці, веры ў перамогу». Гэта сказаў Мануэль Гарсія, былы вязень Маутхаузена, цяпер дырэктар гэтага лагера-музея.


Каля ўваходных варот стаіць помнік з беласнежнага мармуру. Мужны твар, горда ўзнятая галава. Тан глядзеў на фашысцкіх катоў генерал-лейтэнант Д. М. Карбышав, калі яны ў бясільнай злосці марознай лютайскай ноччу ля сцяны лагера ablівалі героя вадой, пакуль ён не застыў, ператварыўшыся ў ледзяны слуп.

Палітыя крыўёю каменні лагера, помнікі, печы крематорыя—усё нагадвае пра жахлівую трагедию і ўсклікае: «Гэта не павінна паўтарыцца!» І каб гэта сапраўды не паўтарылася, трэба напомніць панам з суседнім ФРГ: нішто не забыта, і чалавецтва не дапусціць адраджэння фашызму.

Ю. ПІГАРАУ

Помнік Герою Савецкага Союза генералу  
Д. М. Карбышаву.

Гэта не павінна паўтарыцца!



# ПРАЦАҮНІК БЕЗ СТОМЫ



Помнін Францу Шуберту.




Возера ў перадгор'ях Альпаў.



Куток Вены.

Для аматараў экзотыкі.



У красавіку гэтага года спаўніеца сёмдзесят год з дня нараджэння Ільі Гурскага — пісьменніка, імя якога вядома не толькі ў нас на Беларусі, а і шырокаму чытачу за межамі нашай рэспублікі. Калі б задацца мэтай нейкім адным словам вызначыць жыццёвы і творчы шлях Ільі Гурскага, то, мусіць, самым вычарпальным было бы слова: працаўнік.

Ад дзяцінства і юначых год і да самай глыбокайсталасці — крыніцай, з якой чэрпае натхненне пісьменнік, з'яўляецца праца. Сам Ілья Гурскі ў сваім аўтабіографічным нарысе, змешчаным у «Пяцідзесяці чатырох дарогах», зборніку аўтабіографій беларускіх пісьменнікаў, так піша пра сябе:

«Перш за ёсё я люблю працу, я ў ёй адчуваю неабходнасць. Праца красіць і славіць. Работа, якая б яна ні была, мяне толькі прыемна стамляе. Горш нічога не рабіць. Асабліва я люблю творчую працу. Напішаш старонку-другую, і калі адчуваешь, што ніштавата атрымалася — гатоў спяваць...».

На гэтым неабходна спыніцца і дадаць: не адзін беларускі пісьменнік выйшаў на літаратурную дарогу з дапамогай Ільі Гурскага, не адзін адчуў падтрымку яго добразычлівай сяброўскай руні ў тых гадах, калі ён быў рэдактарам часопіса «Беларусь» і сваёй парадай і шырым словам старэйшага таварыша абнадзеявай, акрылай, цвёрда наказваў кожнаму маладому: працы і ведай, што толькі ў працы гартуеца талент і харектар пісьменніка...

У мяне і дагэтуль захоўваецца сціплая паштовачка яшчэ з тысяча дзвеццюсот сорак шостага года, напісаная мне Ільёй Гурскім у адказ на маю аповесць «На прастор жыцця». Як на сёняшні погляд і разуменне, дык тая першая мая літаратурная спроба больш заслугоўвала суроўай крытыкі, чым добразычлівай пахвалы. А ў паштовачцы Ільі Гурскага гаварылася, што нічога: нявопытная маладосьць, тым больш у літаратуры, — справа не безнадзейная. Прыйдзе час — і прыйдзе волыт. Толькі трэба больш вучыцца, больш чытаць, больш працаўць. І, самае галоўнае, умець быць патрабавальнай да сябе...

...Ілья Данілавіч Гурскі нарадзіўся ў красавіку 1899 года. У сялянскай сям'і ў вёсцы Замосце, на Уздзеншчыне. Сям'я будучага пісьменніка, мусіць, мала чым адрознівалася сярод сваіх аднавяскоўцаў. Хлеба хапала да наляяд, «навуний» валодаў у хаце толькі адзін бацька — умей распісцца на назённай паперы. На маці, як і на ўсякай жанчыне-сялянцы, ляжаў увесь клопат: пра дзяцей, пра гаспадарку, пра поле...

Пасля народнае школы паўстала пытанне: што рабіць далей? Ісці ў пастухі ці ісці «у людзі» — зарабляць кавалак хлеба нейкім іншым чынам? Вясною 1914 года пятнаццатагодовы хлапчук едзе шунаць свае долі аж у Петраград... Няветла стрэла яго «паўночная сталіца». Добра, што знойшоўся першы прытулак у начлекцы — сутарэнні, якое нагадвала хутчэй пячору, чым людское жылле... Мара працаўць на заводзе так і засталася марай. Добра, што застаўся ў пякарні «мужычном» — так звалі там падсобных рабочых. Гэта было ўжо нейкім прытулкам у жыцці, давала кавалак хлеба і нейкую магчымасць агледзеца, як і чым жывуць навокал людзі. Аднан, агледзеўшыся і сёе-тое ўжо навучыўшыся разумець, дапытлівы юнак не мог задаволіцца толькі тым, што давала яму пякарня. Майстры, булачнікі і кандытары, хоць і былі пралетарыямі, аднак разрозненымі і не арганізаванымі. Іх інтарэсы далей наўбіцца ўласнай пякарні не прасціраліся. Ажыццяўшы «мару», многія співаліся і націліся на дно людскога няшчасця... Не, першая дарога была не тая, якая мролілася і якая сілася.

У кастрычніку 1916 года Ілья паступіў на Абухаўскі завод начагарам на парвоз — у чыгуначны аддзел. Не было ме-



Ілья Данілавіч Гурскі.

жаў радасці. Пра абухаўцаў ішла слава яшчэ з 1901 года, з дня першай у Расіі палітычнай стачкі. Нялёгкая праца начагара па дзесяцці — дванаццаць гадзін у суткі хоць і стамляла, але і падабалася. Падабалася згуртаванае рабочае асяроддзе, якое вучыла і гарставала.

Распайсюджванне лістованак, рэвалюцыйныя песні, масавыя мітынгі на вуліцах і плошчах, чырвоныя сцягі і лозунгі: «Далоў самадзяржаўе!», «Далоў вайну!», «Хлеба!», «Мір хасінам, вайна палацам!..» Лютаўская рэвалюцыя. Братаўнне паміж салдатамі і рабочымі... На Абухаўскім заводзе, як і на іншых заводах рэвалюцыйнага Петраграда, выступаюць дзеячы бальшавіцкай партыі. Незабыўны дэн — перад рабочымі выступаў Уладзімір Ільіч Ленін. Затым ліпеньскія дні 1917 года. Ленін выступіў з балкона палаца Кшасінскага перад дэмантрантамі, сярод якіх гэтан жа гарэў агульным рэвалюцыйным настроем і юнак з глухой беларускай вёскі...

У 1919 годзе Ілья Гурскі трапляе ў Чырвоную Армію — камісарам роты. Былі паходы, былі атакі, былі шпіталі...

Пасля дэмабілізацыі з радоў Чырвонай Арміі ў 1924 годзе працаўау у Наркамаце асветы БССР. Адначасова скончыў рабфак, а потым БДУ. Вучыўся ў аспірантуры Акадэміі навук БССР. А як пачалася Вялікая Айчынная вайна — зноў стаў салдатам. Працаўау у «Краснаормейскай правде», у газетах «За Савецкую Беларусь», «За свабодную Беларусь», у сатырычным часопісе «Партызанская дубінка».

Ілья Гурскі — аўтар шматлікіх артыкулаў, нарысаў, апавяданняў, п'ес, аповесцей і раманаў. «Лясныя салдаты», «Над Нёманам», «На родных гонях», «Зары на сустрач», «Выбранныя творы», «Несланыя харектары», «У вялікай дарозе», «У агні», «Родная дарога», «Вечер вену»...

І гэта далёна не поўны пералік.

У гэтым годзе Ілья Гурскі не толькі святнне свой ганаровы юбілей. У яго і яшчэ адно свята: закончаны і здадзены ў рэдакцыю новы раман. Пісьменнік у дарозе. Пісьменнік у рабце. І, значыць, няма гаворкі пра ўзрост... Ілью Гурскаму ўсяго толькі сёмдзесят.

Пажадаем яму доўгай творчай мадносці!

Алена ВАСІЛЕВІЧ

# САРДЭЧНИК

Эбі ЛЭЙН

Мал. К. Ціхановіча

Эбі Лэйн—сучасная амерыканская пісьменніца-гумарыстка. Яе апавяданні вельмі дынамічныя і маюць нечаканыя канцоўкі. У іх часта высмеяваецца амерыканскі лад жыцця. «Сардэчнік» — адно з іх.



хто можа стукнуць кулаком па стале, крыкнуць: «Я хачу!», і — атрымаць усё, што пажадае. Яго імя і прозвішча — Дэні Аргосі. У яго ёсць (праудзівей, была) прыгожая жонка, родам з Аўстраліі. Да трыццаці гадоў яна выхоўвалася ў манастыры, а трапіла туды яшчэ дзесяцімечяным дзіцем.

Звалі яе Элізабет. Імя, поўнае пазіціі. Дэні закахаўся ў яе з першага позірку і адразу вырашыў ажаніцца, хоць Элізабет нарадзілася ў небагатай сям'і.

Нягледзячы на тое, што і харкторы, і погляды ў іх, здавалася, былі зусім розныя, яны павянячаліся. Элізабет выглядала шчаслівай, хоць муж быў амаль на трыццаці гадоў старэйшы за яе. Некалькі гадоў муж і жонка Аргосі рэгулярна з'яўляліся на прыёмах і званых вечарах. Але ў адзін няшчасны дзень бізнесменам авалодала нейкае недамаганне. З'явіўся боль у страўніку, пякотка, галавакружэнне...

— Мой любы, табе абавязкова трэба звярнуцца да ўрача. У такім стане проста нельга займацца справамі,— гаварыла яму Элізабет.

— Але, галубка мая, як я могу паддавацца хваробе, калі ў мяне столькі спраў, што я не ведаю, за якую ўзяцца! — адказаў ён.

Аднак Элізабет усё ж удалося завесці мужа да славутага спецыяліста. Трапіўшы ў яго кабінет, хворы змушаны быў распрануцца, круціцца направа і налева, дазваляць урачу аглядаць сябе літаральна з усіх бакоў, а потым здаць на аналіз сваю кроў і — я ўжо не стану ўдакладняць — што яшчэ... Нарэшце спецыяліст сказаў яму:

— Дарагі сэр, вы мне не падабаецца...

— Што ў мяне такое? — сплюхана спытаў Дэні.

— Выбачайце за шчырасць, але, па-моему, вы вельмі хворы... Паслухайце добрай пары — звярніцесь яшчэ да ўрача Барбосы і папрасіце яго агледзець вас. Дзве пары вачэй лепей, чым адна... Тым больш, што хоць ён і малады, але ў яго слава. Скажу вам шчыра: я б вельмі хацеў, каб ён са мной не згадаўся...

Устрывожаны Дэні неадкладна пайшоў і да маладога свяцілы. Той агледзеў яго самым уважлівым чынам і поўнасцю падтрымаў заключэнне свайго калегі: Дэні сапрауды цяжка і невылечна хворы.

— Дык гэта канец? — знайшоў у сабе яшчэ адвагу спытаць Дэні.

— У вас наперадзе самае больше два-три гады жыцця... — адказаў доктар Барбоса.

— Усяго два-три гады?!

— Так. Ды і то пры ўмове, што вы кінече курыйць, будзеце трymацца далей ад жанчын, прытрымлівацца самай строгай дыэты, рана класціся спаць і рана ўставаць. Гэта, бадай, дазволіць вам працягнуць яшчэ пару гадоў. А інакш...

— А інакш?... — Дэні глядзеў на яго ўмольна.

Доктар Барбоса выразна ўзняў вочы да столі.

Аднак Дэні быў чалавекам цвёрдым і ўмёу сустракаць няўдачы са стойкасцю філосафа, таму не паддаўся паніцы і вокамгненна прыняў рашэнне. Вярнуўшыся дадому, ён пазваў да сябе Элізабет, пасадзіў побач з сабою і, трymаючы яе за руку, сказаў:

— Паслухай, Лізі, мне засталося жыць некалькі гадоў і то пры ўмове, калі я буду весці самае памяркоўнае жыццё... Я ўжо стары, а ты ў росквіце сіл. Я не могу дазволіць, каб ты заставалася са мной, пакуль цягнецца гэтая агонія... Таму я даю табе поўную свабоду. Я кахаю цябе, не могу жыць без цябе, але мы павінны развесціся. І я паеду... Вельмі далёка: у Егіпет, у Японію, у Італію. Куды-небудзь!

Элізабет, безумоўна, сказала яму, што яе сэрца не вытрымае разлукі, што яна горача любіць свайго Дэні, што толькі з ім яна можа быць шчаслівай...

Праз некалькі тыдняў суд скаваў іх шлюб. Элізабет атрымала каля двух мільёнаў долараў. Дэні адправіўся ў вандроўку. Кіраваць сваімі прадпрыемствамі да той пары, пакуль ён жывы, даверыў акцыянераму таварыству, а потым уладальніцай павінна была стаць Элізабет.

Мінуў год. Боль у страўніку, галавакружэнне і іншыя з'явы яго больш не турбавалі. Алё гэта яго не цешыла: абодва медыцынскія свяцілы перасцерагалі яго, што менавіта тады, калі знікнуць усе непрыемныя адчуванні, хвароба падыдзе да кульмінацыі, і канец стане яшчэ бліжэй... Ад Элізабет не было

Праметэй.  
Мал. Ю. Кляпацкага.



## ГУМАР

— Не верыш, што я цябе кахаю?! Ну, хочаш, на другі год з табою застануся.

Мал. І. Кашкарова і Н. Станілоўскага.

— Прашу адлуپцеваць майго ўнука, сіл маіх няма...

Мал. А. Штабеля.



Здарэнне, пра якое расказваецца ў гэтай наведе, сталася з адным з маіх знаёмых, амерыканцам. Гэта праудзівая гісторыя, хоць яе маглі і выдумаць,— настолькі яна арыгінальная.

Дык вось, гэты мой знаёмы з Нью-Ёрка — вельмі багаты чалавек, уладальнік прадпрыемстваў, презідэнт таварыстваў і кампаній. Карабея, вельмі ўпłyўны візантыйскі бизнесмен. Адзін з тых,

ніякіх вестак. Ён працягваў ездзіць па свеце.

Мінуў другі год. Дэні, як і раней, адчуваў сябе выдатна, а смерць усё не прыходзіла. Здзіўлены і нават занепакоены, ён звярнуўся да самага вядомага спецыяліста ў Еўропе.

— Вы цвярджаце, што хворы?! — усклікнуў урач.— Вы, дарогі сэр, здаровы, як кіт!.. Паверце мне, вы будзеце жыць да ста гадоў. Хацеў бы я ведаць, хто гэтыя два ёлупы, якія прадказалі вам хуткую смерць!..

Дэні адразу звярнуўся да другога ўрача, да трэцяга, чацвёртага, пятага... і ўсе давалі таі самы адказ. Тады, ужо зусім раз'юшаны, ён звярнуўся ў Нью-Йорк. Там ён спачатку хацеў наўедаць свайго першага ўрача, але быў прыемна здзіўлены, калі дазнаўся, што гэты буйны спецыяліст год таму назад памёр. І вось тут (на сваё няшчасце!) Дэні вырашиў спагнаць злосць на доктару Барбосе і пайшоў да яго.

Ён націснуў кнопкую званка.

Дзвёры адчыніла жонка доктара Барбосы.

— Элізабет?!

Так, так — жонка ў доктара была Элізабет!..

— Ты... ты?! — ледзь чутна прамовіў Дэні і ўпав, як падкошаны.

На шум з кабінета выйшаў сам доктар. Памацаўшы ў Дэні пульс і не адшукаўшы прыкмет жыцця, ён зазначыў:

— Вось бачыш, мая дарагая, я ж казаў, што ён доўга не працягне. Самае большае пару гадоў!..

Элізабет глянула на яго сваімі яснымі вачымі і ўздыхнула:

— Бедны стары Дэні...

Пераклаў на беларускую мову Я. ДУБОВІК.

— Прапала жонка!  
— А вы ва ўсе цырульні званілі?

Мал. І. Кашкарова і Н. Станілоўскага.

## Мама, пачытай!



# САХАТЫ

Віталь КОСТЫЛЕЎ

Апавяданне

Мал. Л. Шакінкі

ДАРОСЛЫМ наша гульня ў вайну не падабалася — шмат шуму, і мы началі гуляць за вёскай, на ўзлеску. Выкапалі сапраўдны акоп — шырокі, глыбокі. Акоп замаскіравалі: перакінулі цераз яго жэрдачкі, на іх накідалі яловых лапак.

Добры атрымаўся акоп. Толькі выкапалі яго на бяду.

Аднойчы, на зыходзе начы, калі яшчэ не развіднела, уся вёска прачнулася ад гучнага, тужлівага рыку сахатага, лася. Многія, а ўжо мы, хлопцы, у першую чаргу, высипалі на вуліцу. На ўзлеску, каля нашага акопа, стаяў сахаты. Ён то апускаў рагатую галаву да акопа, то задзіраў яе высока і тужліва роў, быццам клікаў на дапамогу.

— Змітрок! — закрычалі жанчыны паляўнічаму. — Мяса само з лесу прыйшло, у кацёл просіцца. Пальні з ружжа!

Паляўнічы, Змітрок Максімавіч, выйшаў з ружжком, але страляць не стаў.

— Бяды нейкая, — сказаў ён. — Так тужыць сахаты можа толькі па сваёй сяброўцы.

Людзі накіраваліся да ўзлеску, і сахаты павольна, азіраючыся на акоп, адступіў у лес.

Паляўнічы казаў праўду. У акоп правалілася маладая ласіца. Падаючы, яна зламала хрыбет і цяпер бездапаможна ляжала на дне акопа, змучана, пакутліва глядзела на людзей.

Нас, хлопцаў, паслалі ў суседнюю вёску па ветэрынара. Але выратаваць ласіцу не ўдалося.

На наступную раніцу вёску разбудзіў той жа гучны, тужлівы рык сахатага. Я кінуўся да акна: лось стаяў каля нашага акопа, высоока задраўшы галаву, і трубіў.

Яго ніхто не спудзіў. Калі зусім развіднела і на калгасным дварэ затараҳцелі машны, лось павольна, апусціўшы галаву, пайшоў у лес.

Ён прыйшоў на тое самае месца і заўтра і паслязаўтра, на трэці і чацвёрты дзень. І ўсё трубіў — гучна і жаласна, клікаў сваю ласіцу.

Я прачынаўся з першым трубным гукам, прыліпаў да акна і глядзеў на ляснога асліка, на яго шырокія, галінастыя рогі. Пярэднія ногі ў сахатага былі вышэйшыя, больш зграбныя, чым заднія. Шыя выгнутая, моцная, з кароткай грывай. Морда ні каровы, ні каня, тупаносая, з гарбінкай. Барада — як у казла. Хвост кароткі. Калі ён задзіраў галаву, гэта быў дужы, грозны звер. Але як толькі пачынаў журботна трубіць — яго рабілася шкада.

Да акопа, калі лось адыходзіў, началі прыносіць хлеба, хто травы, хто вады ў кацёле. Лось ні да чаго не дакранаўся.

Цэлы месяц прыходзіў сахаты на месца гібелі ласіцы. А аднойчы не прыйшоў. Колькі я ні глядзеў у акно — не відаць сахатага.

Я пабег да паляўнічага.

— Значыць, больш не прыйдзе, — сказаў Змітрок Максімавіч, — можа, што задарылася з сахатым, а можа, перайшоў ён у іншыя ласы, каб забыць пра сваю бяду.



**В**ЕСЕЛА спявае сінічка, вітаючи вясну. У блакітным небе звіняць званочкамі жаваранкі, а над балотам чубатая кнігаўка пытаецца: «Чые вы, чые вы?» Цэлую зіму яе не было ў родных краях, а таму і сустракае кнігаўка з цікаўнасцю кожнага, хто ні стрэнеца: чалавека, птушку, зайчыка.

Прыйшла вясна, прынесла сонца, цяпло, цурчанне ручайкоў! Прачнуліся звяры ад доўгай спячкі, прыляцелі птушкі з далёкіх краёў.

Дзе ж яны былі, чаму штогод адлятаюць, робячы цяжкі зімовы шлях, а потым вяртаюцца назад?

З даўніх часоў людзі звярнулі ўвагу, што ўвосень птушкі некуды знікаюць, а вясной зноў паяўляюцца. Доўга не маглі разабрацца ў гэтым. У старажытнай Грэцыі лічылі, што зязюля ператвараеца ў ястреба, грак у варону, а ластаўкі закопваюцца ў іл.

Паклаў канец усім казкам дацкі вучоны Мартэнсон у 1899 годзе. Ён упершыню надзеў на лапкі птушак лёгкія колцы са сваім адресам і праз год атрымаў здаёт паведамленне пра забітую там качку з колцам.

З гэтага часу пачалося паступовае разгадванне таямніц і прычын птушыных пералётаў. Кальцаванне птушанят і дарослых птушак памагло даведацца пра месцы зімовак, прасачыць шляхі пералётаў, вызначыць хуткасць палёту і нават даведацца, колькі год жывуць птушкі.

У Беларусі кальцуюць пералётных птушак супрацоўнікі запаведнікаў, Акадэмія навук БССР, студэнты-біёлагі, паляўнічыя, юныя натуралісты.

Стала вядома, што гракі з Беларусі зімуюць у Чэхаславакіі, Венгрыі, Германіі, Бельгіі і Францыі. Шпакі — на поўдні Англіі, у Галандыі, Італіі і нават у Алжыры. Многія вадаплаўныя (качки, гусі) і кулікі праводзяць зіму каля берагоў Балтыйскага мора, у Даніі, Галандыі, Англіі і Францыі. Шэрую мухалоўку з Беларусі сустрэлі ў Партугаліі, а чырвонага коршака — на поўдні Францыі. На самы поўдзень забраліся буслы і чаплі. Знятые з іх лапак колцы былі прысланы з Афрыкі: Радэзіі, Эфіопіі і Танзаніі.

Якія ж прычыны пералётаў? Што прымушае птушак кідаць месцы, дзе яны нарадзіліся, і ляцець у нязведенныя далёкія краі?

Галоўная прычына — гэта надыход халадоў і голад, які прыходзіць разам з ім. Птушкі — цеплакроўныя жывёлы, маюць пастаянную тэмпературу цела. Каб падтрымліваць гэту тэмпературу, неабходна вялікая колькасць корму, а яго ў халады становіцца ўсё менш і менш. Насякомыя залезлі ў зямлю, у шчыліны кары дрэў, забраліся пад апале лісце. Жабы апусціліся на дно вадаўмаў. Схаваліся яшчаркі ва ўтульных месцах, заляглі ў глыбокія норы і заснулі да вясны суслікі і іншыя звяркі. Птушкі не маюць гэтай магчымасці. І тады яны збіраюцца ў чародкі і паступова адлятаюць туды, дзе цёпла, дзе дастаткова ежы. Самымі першымі пакідаюць родныя месцы ластаўкі, стрыжы, зязюлі, г. зн. тыя птушкі, якія харчуюцца лятаючымі насекомымі і іх лічынкамі. Вяртаюцца ж гэтыя птушкі пазней за іншых, калі ўжо веснавое яркае сонца праўграе зямлю, калі паявіцца іх пастаянны корм: мошкі, мухі, камары.

Як жа ляцаць птушкі? Адны ўдзень, другія толькі ўначы. Жоравы, гусі, качкі, шпакі ляцаць чародкамі, а вальдшнепы і многія драпежныя птушкі ў адзіночку. Звычайна палёт адбываецца на вышыні 300—500 ме-



Кадр з мініфільма «24-25 не вяртаецца».

«Нейтральная вода» — так называецца новая шырокасцяная мастацкая кінакарціна, створаная рэжысёрам Уладзімірам Беранштэйнам на Масноўскай кінастудыі імя М. Горкага па сцэнарыю В. Вендзялоўскага і В. Салаўёва. Фільм расказвае пра будні ваенных маракоў, якія ахоўваюць рубяжы нашай краіны, пра палітычны і маральны пайдынак паміж камандамі савецлага ваеннага судна «Горды» і амерыканскага рабля «Кунц», якія сустрэліся ў нейтральных водах у момант авастрэння міжнароднай сітуацыі.

У гэтай «вайне нерваў» раскрываюцца харектары савецкіх

траў, але іншы раз птушкі падымаюцца на вышыню ў 1000 метраў і вышэй. Дробныя птушкі ляцаць амаль над зямлём.

Большасць птушак ляцаць па пэўных дарогах. Вадаплаўныя — уздоўж буйных рэк і берагоў мораў. Шматлікія дробныя птушкі з вялікага атрада вераб'іных не прытрымліваюцца пастаянных дарог, а ляцаць шырокім фронтам над ляснымі масівамі, пазбягаючы мора, вялікіх азёр і гор.

Дзякуючы кальцаванию і пры дапамозе авіяцыі удалося вызначыць хуткасць руху птушак у час пералётаў. У сярэднім яна роўная 40—80 кіламетрам за гадзіну. Дробныя птушкі ляцаць з хуткасцю 30—48 кіламетраў за гадзіну, вароны 50—72, шпакі і сокалы да 80 кіламетраў, качкі 71—95, а стрыжы да 100 кіламетраў і хутчэй.

Ну а што ж рабілі птушкі там, далёка ад месца гнездавання, у чужых краях? А можна сказаць, нічога. Яны не спяваюць там вясёлых сваіх песень, не звіваюць гнёздаў і, вядома, не выводзяць птушанят. Цэлымі днямі нашы пярнатыя пералітаюць там з месца на месца ў пошуках корму, накопліваюць сілы для цяжкага пералёту назад. Яны чакаюць не дачакаюцца таго дня, калі змогуць сабрацца зноў у чараду і пакінуць гэтыя чужбы, непрыватныя краі. А ўжо як падымуцца і рушаць у дарогу, дык тут іх нічога не спыніць: ні вечер, ні бура, ні халады. Перачакаўшы непагадзь у якім-небудзь укрыцці, птушкі зноў падымаюцца ў паветра і ляцаць уперад у бок жаданай радзімы, наступстрач цёпламу веснавому сонцу.

Б. ЯФРЭМАЎ, біёлаг

## ЛЯЦЯЦЬ ПЕРАЛЁТНЫЯ ПТУШКІ...



Кадр з кінафільма «Стрэл на перавале».

мараноў, іх светапогляд, у асно-  
ве якога—усведамленне свайго  
абавязку перад Радзімай, імн-  
ненне да міру ва ўсім свеце.  
У галоўных ролях здымаліся  
Кірыл Ляўроў, Уладзімір Чачве-  
рыкоў, Аляксандар Патапаў.

\*\*\*

Выходзіць на экран мастац-  
кая кінастужка «24-25 не вя-  
таецца» вытворчасці Рыжскай  
кінастудыі. Аўтары сцэнарыя—  
Анатоль Імерманіс і Гунар Цы-  
руліс (пры ўдзеле М. Блеймана),  
рэжысёр-пастаноўшчык — Алоіз  
Брэнч.

У адной з рыхскіх клінік  
університета эксперыментальная  
парця вітафана — радыёактыў-  
нага лекавага прэпарата. Справа  
на лінейца тым, што хво-  
рыя, якія началі ўжываць гэтую  
лекарства, цяпер без яго могуць  
загінуць...

Хто арганізуваў крадзеж ме-  
дыкаментаў? Хто ўдзельнічаў у  
афёры? Гэтыя пытанні замы-  
юць следчага Мару. Маладая  
жанчына толькі нядыўна стала  
супрацоўнікам міліцыі, і гэта яе  
першае адказнае заданне.

У галоўной ролі здымалася  
папулярная савецкая кінаактрыса  
Жана Болатава.

\*\*\*

Убачаць гледачы і новую мас-  
таку кінааповесць «Новень-  
кая», паставленую рэжысёрам

Паўлам Любімавым на кінасту-  
ды імя М. Горкага па свайму  
сцэнарыю, напісаному ў са-  
дружнасці з С. Токаравым.

Гэта фільм аб спорце з усімі  
яго цяжкасцямі, з сур'ёзнымі  
проблемамі, фільм аб спартсме-  
нах, маладых і не вельмі, гэта  
размова пра тое, як прыход-  
дзяць у вялікі спорт і адыхо-  
дзяць ад яго.

Галоўныя ролі выконваюць  
Ірина Елісеева, Іна Макараўна,  
Зінаіда Славіна.

\*\*\*

Кіргізская кінематографісты  
передаюць на суд гледачоў но-  
вую мастацкую кінастужку  
«Выстрал на перавале». Фільм  
паставлены рэжысёрам Б. Шам-  
ышевым па матывах аповесці  
історыка назахской літаратуры  
М. Аузазава «Выпадак на Ка-  
Караш». Дзея карціны адбы-  
ваецца ў гады першай рускай  
рэвалюцыі.

\*\*\*

У самых юных гледачоў аса-  
блівую цікавасць выкліча новы  
мастакі кінафільм «Арляніты  
Чапая» вытворчасці Маскоў-  
скай кінастудыі імя М. Горкага.  
Аўтары сцэнарыя — Анатоль  
Шайкевіч і Ірина Шведава, рэ-  
жысёр-пастаноўшчык — Юрый  
Падебаносцай.

Каб трапіць на фронт, у ды-  
візію Чапаева, Ленка Юрлова

Кадр з кінафільма «Арляніты Чапая».



падстрягла валасы і пераапра-  
нулася ў хлопчыка. Так у кам-  
брыга Кастрова з'явіўся шустры  
і стараны ардынарац. А бы-  
лы вучань машыніста Ваня за-  
рэдкае ў той час уменне друка-  
ваць на машынцы быў адразу  
ж накіраваны ў штаб...

У ролі Ленкі здымалася вуча-  
ніца рамеснага вучылішча Лена  
Кашчэва, у ролі Вані — маскоў-  
скі школьнік Валодзя Петухоў.

Р. КАПЛЯ

**З**КОЖНЫМ годам усё лепей, багацей  
живуць савецкія людзі. Заробак  
дазваляе ім ужываць дабраякас-  
ныя, смачныя, высокакаларыйныя прадукты.  
Аднак сучаснае жыццё, якое харак-  
тарызуеца высокай нервова-псіхічнай  
напружанасцю і малой фізічнай актыўна-  
сцю, уносіць свое папраўкі ў проблему  
харчавання. Не ўлічваць гэтага — значыць  
наносіць шкоду свайму здароўю.

Залішняе высокакаларыйнае харчаван-  
не, якое не адпавядае энергастратам ар-  
ганізма, прыводзіць да атлусцення, за-  
лішний вагі, спрыяе развіццю атэрасклерозу і іншых парушэнняў абмену рэчы-  
ваў.

Так што паняцце «паправіўся» не азна-  
чает «паздаравеў».

Вядома, не трэба думачыць, што крыні-  
цай усіх бед з'яўляецца тлушчавая ткан-  
ка. Тлушч, якому прыпісваецца рад  
адмоўных уласцівасцей, у прыватнасці  
развіццё атэрасклерозу, з'яўляеца па-  
сташчыком раду жыццёва неабходных  
кампанентаў. Ён змяшчае актыўныя бі-  
лагічныя кампаненты, якія адыгрываюць  
важную ролю ў прадухіленні атэрасклерозу.  
У рацыональнім харчаванні павін-  
ны быць прадстаўлены і бялкі, і вугляводы,  
і вітаміны, і мінеральныя солі, і тлу-  
шчы, — але ўсё ў меру.

Каля 90% усіх выпадкаў лішний вагі  
звязана з няправільным харчаваннем.  
Значыць, колькасць ежы трэба абмежава-  
ваць і адначасова павялічыць фізічную  
нагрузку. У сярэднім можна лічыць, што  
пры ўмерана амежаваным рацыёне су-  
такная норма бялка 100 грамаў, тлушчу  
80—90 грамаў, вугляводаў 350—400 гра-  
маў. Колькасць бялка жывёльнага па-  
ходжання павінна складаць 50—60% су-  
такнай нормы, прычым палавіна забя-  
печваецца за лік малочных прадуктаў.

## ХАРЧАВАЦЦА Ў МЕРУ

Тлушчавую частку рацыёна мэтазгодна  
забяспечыць так: адна чвэртка — сметан-  
ковое масла, другая чвэртка — алей, а  
астатняя палавіна — тлушч, які змяшчаец-  
ца ў саміх харчовых прадуктах. На долю  
цукру павінна прыпадаць не больш 20%  
з агульнага ліку вугляводаў. Пажадана,  
каб за кошт бульбы, гародніны і фрук-  
таў забяспечвалася не менш 30% агуль-  
най колькасці вугляводаў.

Сутачны рацыён найлепей размерка-  
ваць наступным чынам:

|                 |          |         |
|-----------------|----------|---------|
| Першае сняданне | 600—700  | калорый |
| Другое сняданне | 300—400  | »       |
| Абед            | 900—1000 | »       |
| Вячэра          | 600      | »       |

Агульная колькасць хлеба ў сутачным  
рацыёне не павінна перавышаць 400 г.  
Супу — не больш як паўтарлекі. Пры  
адчуванні голаду паміж прыёмамі ежы  
рэкамендуюцца фрукты. За гадзіну да  
сну карысна выпіць шклянку сыраквашы  
або кефіру, з'есці яблык. Мясныя стравы  
больш аднаго разу на працягу дня не  
рэкамендуюцца (сняданне ці абед).  
Яйкі — па аднаму на дзень або па два  
праз дзень. Гарніры — пераважна буль-  
бяныя і з гародніны. Крупяныя стравы  
і макароны трэба амежаваць.

У харчовым рацыёне павінны быць  
малочнікі слыя прадукты, зялёная гарод-  
ніна, чорныя парэчкі, чарнаплодная ра-  
біна, памідоры, яйкі.

Малочнікі слыя прадукты лёгка і хутка  
засвойваюцца ў арганізме. Яны ўпły-  
ваюць на кішечную мікрофлору чалаве-  
ка, падаўляюць гніласныя працэсы ў кі-  
шечніку і абмяжоўваюць утварэнне  
шкодных прадуктаў гніення, якія атруч-  
ваюць арганізм.

У зялёной гародніне ёсьць рэчывы, якія  
добра дзейнічаюць на стан сасудаў, ума-  
цоўваюць іх, робяць больш эластычнымі  
і моцнымі. Ёсьць у ёй і рэчывы, якія па-  
ляпшаюць работу стрававальных залоз  
і кішечніка. Зялёная гародніна змяшчае  
вельмі актыўны комплекс вітамінаў і ба-  
гаты асартымент мінеральных солей, у  
тым ліку мікразлементаў. Нарэшце, зя-  
лёнай гародніне павышае смак і паляп-  
шае засвяльнасць ежы. Яна змяшчае  
фоліевую кіслату (вітамін B<sub>2</sub>), вітамін K.  
Людзі, якія не ўжываюць зялёную гарод-  
ніну, свядома разбураюць сваё здароўе.

У зялёной капусце вітаміна C у 10 ра-  
зоў больш, чым у вінаградзе. Ён добра  
спалучаецца з вітамінам P, які ўмацоў-  
вае сценкі сасудаў.

Зялёны гарошак змяшчае вітаміны гру-  
пы B, а таксама супрацьсклератычныя рэ-  
чывы: халін, іназіт.

Апельсіны даюць добры эфект пры  
страйнікава-кішечных, сардечна-сасудзі-  
стых, гіпертанічных захворваннях.

Многімі карыснімі ўласцівасцямі ва-  
лодаюць памідоры і баклажаны. Іх  
клятчатка спрыяльна ўпłyвае на жыцця-  
дзейнасць карыснай мікрофлоры, якая  
знікае гніласныя працэсы. Памідоры  
карысны ўсім, і не трэба баяцца якога-  
небудзь шкоднага іх дзеяння. Яны змя-  
шчаюць мала пурпурнай, таму могуць ужы-  
вацца хворымі з парушэннем пурпурнага  
абмену (пры падагры).

Паўнатае і памяркоўнае харчаванне  
не аддаляе старасць, прадухіляе захвор-  
ванні, звязаныя з парушэннем абмену  
рэчывів.

А. РАСІХІНА,  
урач.

## ПРАЧЫТАЙЦЕ, ЖАНЧЫНЫ!

Здароўе жанчыны — гэта не толькі яе добры настрой і нармальная працаўтасць, гэта шчасце і згода ў сям'і, здаровае будучае пакаленне. «ЗДАРОЎЕ ЖАНЧЫНЫ» — так называецца новая навукова-папулярная брашур асацэнт В. Ц. Камінскай, якая выпушчана ў выдавецтве «Беларусь».

Вядома, што ў жыцці жанчыны ёсць некалькі перыядоў, якія рэзка адрозніваюцца адзін ад аднаго. Дацэнт В. Ц. Камінская расказвае чытачкам пра гігіену жыцця ў гэтыя перыяды і дае неабходныя парады. Чаму трэба навучыць маленьку дзячынку, каб зберагчы ёй здароўе ў дарослым узросце? Як павінна паводзіць сябе дзячына? Што трэба ведаць маладой жанчыне, цяжарнай, жанчыне ў кімактэральным перыядзе? На ўсе гэтыя пытанні і на мноства іншых можна знайсці адказы ў брашуре «Здароўе жанчыны». Ёсць у ёй звесткі і пра супрацьзачатковыя сродкі.

Не трэба даказваць, што рак надзвычай сур'ёзнае захворванне. На вельмі многіх людзей гэта слова нагане страх. Ян сцвярджае статыстыка, колькасць захворванняў на злякасныя пухліны з кожным годам павялічваецца, прычым жанчыны хварэюць часцей за мужчын. Медыкі тлумачаць гэта асаблівасцямі жаночага арганізма і tym, што жанчыны пажылога ўзросту больш, чым мужчыны. Але як бы там ні было, факт застаецца фактам. Шмат чаго яшчэ не ведаюць ўрачы пра злякасныя пухліны, не пры ўсіх відах рака і далёка не ва ўсіх выпадках яны могуць гарантаваць выялячэнне.

І ўсё ж з кожным годам паяшваецца дыягностыка, расце лік вылечаных ад рака людзей, ужо добра наладжана эфектуная прафілактика развіцця злякасных пухлін.

Чаму ж тады па-ранейшаму пра злякасныя пухліны сярод мільёнаў людзей ходзіць змрочная слава невылечных хвароб? Таму што самыя дзеяльнія супрацьракавыя мерапрыемствы могуць быць эфектунымі толькі пры высокай свядомасці ўсяго насельніцтва, пры яго актыўнымі удзеле ў гэтых мерапрыемствах. На жаль, вельмі многа выпадкаў, калі жанчыны пачынаюць «лячыцца» рак самі (ад такога «лячэння» пухліна вельмі часта развіваецца яшчэ хутчэй) і звяртаюцца да ўрачоў, калі зрабіць што-небудзь радыкальнае амаль немагчыма.

Менавіта гэтым кіраваліся Ф. В. Наркевіч, В. А. Казліцын і Е. В. Трушнікова, калі выразылі паведаміць жанчынам сучасныя звесткі пра ран наогул і пра рак малочных залоз і жаночых палавых органаў у прыватнасці. У сваёй брашуре «ЖАНЧЫНЕ ПРА РАК», якая таксама выпушчана выдавецтвам «Беларусь», яны звярнулі ўвагу на фактары, якія спрыяюць узімкненню рака, на пепрадракавыя захворванні, прыкметы рака малочных залоз і палавых органаў, сучасныя ментады лячэння гэтых захворванняў і на іх папярэджанне.

Як бы часта ні праводзіліся ў медыцынскіх установах рэгулярныя прафілактычныя аглюды, іх заўсёды будзе недастаткова, каб поўнасцю папярэдзіць выпадкі запускания хваробы. Таму самай эфектуной прафілантыкай рака малочных залоз з'яўляецца самаабследаванне залоз. Аўтары брашуры знаўміць жанчын са способамі таго, самаабследавання.

Г. ШЭРШАНЬ

## ДЭФАРМУЮЧЫ СПАНДЫЛЁЗ

У кабінеты лячэбнай фізкультуры часта звяртаюцца жанчыны ва ўзросце ад 40 да 60 год, хворыя на спандылёз. Яны скардзяцца на востры боль, скаванасць пазваночніка. Боль пры дэфармуючым спандылёзе выклікаеца сцісканнем нервовых карэнъчыкаў і канацікаў або ацёкамі, запаленнямі ў звужаных міжпозвонковых адтулінах.

Якое лячэнне назначаецца ў такіх выпадках? Самае лепшае — штодзённая гімнастыка. Працягласць заняткаў і нагрузкі залежаць ад ступені паражэння пазваночніка і ад агульнага стану хворага. Ставіцца задача: палепшиць рухомасць суставаў, пазваночніка і палепшиць кровавазарот, трэніроўку сардечна-сасудзістай сістэмы. Гэта прыносіць палёгку хворым і паляпшае агульны стан арганізма.

Вось некалькі практикаванняў, якія памагаюць пры дэфармуючым спандылёзе.

Практикаванне 1. Зыходнае становішча — лежачы на спіне, рукі ўгору. Выцягнуцца. Ляжаць 40—50 секунд.

Практикаванне 2. Зыходнае становішча — лежачы на спіне, рукі ўздоўж тулава. Рукі ўверх — удых, прыцісніць левую (правую) нагу да грудзей — выдых. Паўтарыць 6—8 разоў.

Практикаванне 3. Зыходнае становішча — то же. Нахіл управа, правая рука слізгае да калена, левая рука — за галаву — выдых. То же у другі бок. Паўтарыць 4—6 разоў.

Практикаванне 4. Зыходнае становішча — лежачы на спіне, рукі ў бакі — удых. Паварот таза, наскок левай ногі да дакрануцца да падлогі справа — выдых. То же ж другой ногой. Паўтарыць 6—8 разоў.

Практикаванне 5. Зыходнае становішча — лежачы на спіне, рукі ўверх — удых, сесці, дакрануцца рукамі да ступняў ног — доўгі выдых. Паўтарыць 5—7 разоў.

Практикаванне 6. Зыходнае становішча — лежачы на жываце — выдых. Прыўзняць корпус з апорай на руکі, не адрываячы сцёгнаў — удых. Паўтарыць 6—7 разоў.

Практикаванне 7. Зыходнае становішча — стоячы на каленях (ногі крыху расстаўлены), рукі ў бакі — удых. Паварот тулава управа, дакрануцца правай рукой да правай пяткі — выдых. То же ж у другі бок. Паўтарыць 6—8 разоў.

Практикаванне 8. Зыходнае становішча — лежачы на спіне, рукі ўздоўж тулава. Напісаць у паветры лічбы левай (правай) ногой да 10. Дыханне адвольнае.

Практикаванне 9. Зыходнае становішча — лежачы на спіне, выгнуцца ў грудзя — удых. Зыходнае становішча — выдых. Паўтарыць 7—8 разоў.

Усе практикаванні выконваць у павольным темпе. Для кантролю неабходна звяртацца да ўрача.

А. ЗЯМЦОВА,  
метадыст лячэбнай фізкультуры.



## ЯК УБЕРАГЧЫСЯ АД ВОСТРАГА МАСТЫТУ

Адным з найбольш распаўсюджаных захворванняў, якія сустракаюцца ў хірургічнай практичнай работе, з'яўляюцца вострые мастыты. Гэта запаленчае захворванне грудной залозы жанчыны. Узнікае яно ад таго, што ў грудную залозу пранікае інфекцыя (праз сасок і далей па малочных ходах) кокавай групі (стафілакока, стрэптакока і радзей ганакока). Інфекцыя трапляе з рота дзіцяці, калі яно хварэе на вострае запаленне слізістых абalonак — стаматыт. Можна заразіцца таксама ад забруджаных рук маці, ад нясвежага, бруднага адзення. Часцей за ўсё мастыт узнікае ў пасляродавым перыядзе, у канцы трэцяга і пачатку чацвёртага тыдня пасля родаў. Малочныя залозы набухаюць, выдзяляючы шмат малака. Калі яго лішкі своечасова не сцадзіць, можа ўзнікнуць вострае запаленне ў грудной залозе. Паяўляюцца азноў, высокая тэмпература. У гэты перыяд трэба доўга сцэджваць змесціва залозы, каб не ўтварыцца гнайнік.

Калі не ўжыць неабходных мер, працэс абвастраецца, узнікае рэзкі боль, месца, дзе ўтварыўся гнайнік, чырване, у цэнтры яго паяўляюцца зыбленне. Гэта і ёсць вострые мастыты. Як жа засцерагчыся ад яго?

Першы сродак — чыстата. Грудзі кормячай маці павінны быць заўсёды чистымі. Рукі перад кармленнем трэба мыць мылом і цёплай вадой. Неабходна мець асобны ручнік для выцірання іх. Саскі павінны аблывоўца штодзённа дэзінфікуючым 2-працэнт-


ным марганцавым і содавым растворам. Каб не было трэшчын, якія з'яўляюцца ўваходнымі варотамі для пранікнення інфекцыі і немінучага запалення, трэба пасля кармлення змазваць саскі антысептычнымі эмульсіямі (сінтаміцынавай, стрэптаміцынавай і інш.), а перад чарговым кармленнем аблывоўца дэзінфікуючымі растворамі. Як толькі ўзнікнуць невялікія балючыя ўшчыльненні ў грудной залозе, кормячая маці павінна зарэжжацца звярнуцца за парадай і лячэннем да ўрача.

Многія жанчыны баяцца «немінучых» хірургічных умяшанняў. Але ж ёсць шмат метадаў кансерватыўнага лячэння, якія прадухіляюць утварэнне гнайніка: унутрымышачнае ўвядзенне антыбіётыкаў у камбінацыі з фізіятрапеўтычным лячэннем; увядзенне антыбіётыкаў сумесна з навакаінам непасредна ў інфільтрат (ушчыльненні) і вакол яго; холад на вобласць інфільтрата ў раннім перыядзе і цяпло ў больш познім. Памагаюць масляна-бальзамічныя кампрэсы. Толькі ў запушчаных выпадках патрэбна хірургічнае лячэнне.

Але галоўная мера прадухілення застойнага мастыту — рытмічнае, своечасове кармленне дзіцяці.

Своечасова звяртайцесь да ўрача. Не запускайце захворванне. Гэта засцеражэ вас ад цяжкіх пакут.


Я. ГРЭЙМАН,  
урач-хірург 1-й бальніцы



4




5




6



7



8



9

МАЛЮНКІ ДЗЯЦЕЙ

Малюнак Любы Кароткай, 6 год, Глускі раён.



## Парады агародніку

Жыхарка вёскі Глініца Мазырскага раёна А. М. Некрашэвіч просіць парады: што рабіць, каб цыбулю не пад'ядалі чарвякі? На яе пытанне адказвае начальнік аддзела бульбы, гародніны і пладава-гадных культур Міністэрства сельскай гаспадаркі БССР І. Буцкевіч.

## ЦЫБУЛЯ

«Пад'ядает» цыбуліны лічынка цыбульной мухі. Сама муха светла-шэрага колеру, даўжынёй 6—7 мм. Адкладвае яйкі ў канцы мая—чэрвейні паміж пер'я цыбулі або ў глебу каля раслін. Лічынкі пашкоджваюць цыбулю-сявок і рэпку. Лісце вяне, жаўчее, цыбуліна загнівае і гіне. Каб засцерагчы пасевы, у перыяд кладкі яек пасыпаюць міжрадкоўці цыбулі сумесцю нафталіну з пяском: адна частка нафталіну на 10 частак пяску. Апрацоўваюць два разы з прамежкамі ў 8—10 дзён. Пры адраджэнні лічынкі рас-

ліны паліваюць 0,1-працэнтнай эмульсіяй тыяфосу, або хларафосу, або карбафосу. На 100 метраў радка патрэбна 4 літры эмульсіі.

Цыбульны каранёвы клешч пашкоджвае донца цыбулі. Лісце жаўчее і адмірае. Меры барацьбы такія: цыбуліны перад пасадкай перасыпаюць мелам з разліку 20 г мелу на адзін кілаграм пасадачнага матэрыялу, а ўчастак, дзе будзе расці цыбуля, апрацоўваюць трохпрацэнтным растворам тыяфосу пры норме 10 літраў раствора на 1 квадратны метр.

На цыбулю можа напасці хвароба—Ілжывая мучністая раса. Зімую грыб у цыбулінах і на карэннях шматгадовай цыбулі. Прыкметы хваробы такія: на лісцях спачатку паяўляецца светла-шэры налёт, а праз некалькі дзён яны пачынаюць жаўчець і бурэць. Каб засцерагчыся ад хваробы, пасадачны матэрыял з восені праграваюць на працягу 8—12 гадзін пры тэмпературы 40°. У час росту пры кожных 10—15 дзён апрыскваюць аднапрацэнтнай бардоскай вадкасцю.

Шыйкавая гніль наносіць вялікія страты ў перыяд захоўвання цыбулі. Заражэнне часцей за ўсё адбываецца ад механічнага пашкоджання шыйкі. Трэба старацца не пашкодзіць цыбулін, пры абрэзцы пакідаць шыйку даўжынёй не менш 3—5 см. У дзень пасадкі пратручуваць сявок граназанам з разліку 3 грамы прэпарата на 1 кілаграм сяўка.

## ЧАМУ ТАК?

Печаныя піражкі са здобнага прэснага цеста будуть больш порыстыя і рассыпістыя, калі ў цеста дадаць соду і лімонную кіслату.

Сода і кіслата ўступаюць у хімічную рэакцыю, выдзяляючы пры гэтым свабодны вуглякіслы газ і ўтвораючы лімоннікіслы натрый. Вуглякіслы газ імкнецца вырвавацца з цеста, разрыхляе яго і робіць порыстым. Гэтая самая з'ява харэктэрная пры выпечцы пранікаў і пячэння з прэснага цеста.

Абабраную бульбу трэба трymаць у вадзе, але ня доўга.

У бульбе змяшчаюцца акісяльныя ферменты, якія ў прысутніці кіслароду паветра выклікаюць акісленне некаторых рэчываў з утварэннем цёмнаафарбаваных злучэнняў. Вядома, што разрезаная ці абабраная бульба на паветры хутка цямніе. Паветра, а гэта значыць і кіслароду ў вадзе вельмі мала, таму бульба ў ёй

не цямніе. Але калі абабраную бульбу доўга трymаць у вадзе, то адбудзеца растварэнне і страта некаторых каштоўных пажыўных рэчываў.

Каб адвараная цвятная капуста заставалася белая, пакладзіце яе, перш чым варыць, у крыху падкісленую халодную ваду.

Тлумачэнне тут тое самае, што і для абабранай бульбы, аднак адрозненне ў тым, што ў кіслым асяроддзі рэзка зніжаецца актыўнасць акісяльных ферментаў. Значыць, у такой вадзе не будзе кіслароду, але не будзе і тых рэчываў (ферментаў), якія выклікаюць акісяльныя працэсы і утварэнне цёмнаафарбаваных злучэнняў.

Вараную капусту без бульбы трэба запраўляць падсмажанай мукой.

Пшанічная мuka, таксама, як і бульба, змяшчае значную колькасць крухмалу. Пры падсмажванні крухмал часткова дэкстринізуецца. Дэкстрин раставараецца ў капусце, робіць страву больш экстрактыўнай, наварыстай і, вядомая справа, больш пажыўнай.

Каб не зварылася яйка, якім вы хочаце заправіць суп, капніце, збіваючы яго, некалькі кропель лімоннага соку або ўліце дзве-трэы сталовыя лыжкі кіслага масла. Ад гэтага і суп стане смачнейшы.

Гародніну для супу закладвайце ў кіпячы булён, бо ў ім няма кіслароду, які разбурае вітаміны.

Страву з гародніны нельга часта перамешваць, трэба толькі час ад часу ўстрасаць каструлю, бо ад кіслароду паветра вітаміны разбураюцца.

# КУЛІНАРЫЯ



## САЛАТА „ЗІМОВАЯ”

Плаўленыя сыркі натрыце на тарцы з буйнымі адтулінамі, запраўце мянэзам, пакладзіце ў салатніцу горкай, зверху пасыпце цёртым яйкам.

4 плаўленыя сыркі, 1 слойк мянэзу, 1—2 яйкі.

## САЛАТА „АПЕТЫТНАЯ”

Белакачанную капусту ачысціце ад забруджанага і пашкоджанага лісця, прымыйце, нашаткайце. Вараную каўбасу (доктарскую, любіцельскую) нарэжце тонкімі брускамі і змяшайце з нашаткаванай капустай. Пасыпце перцам, запраўце мянэзам. Перамяшайце, пасыпце зяленівам пятрушкі або кропам.

На 450—500 г белакачанной капусты 200 г варанай каўбасы, 1 слойк мянэзу, соль, перац па смаку.

## САЛАТА „ЗАКУСЧНАЯ”

Крутыя яйкі нарэжце скрылочкамі, дадайце кавалачкі філе селянца. Запраўце мянэзам, пасыпце перцам. Аформіце зяленівам.

4 яйкі, 150 г селянца (філе), 1 слойк мянэзу.

## ЯЙКІ, ФАРШЫРДВАННЫЯ ВЯНДЛІННЯЙ



Крутыя яйкі астудзіце ў халоднай вадзе, абярыце і разрэжце папалам (удоўж), выньце жаўток, а знізу зрэжце частку бялка (гэта неабходна для таго, каб можна было паставіць палавінкі бялка). Кавалачкі

вяндліны змяшайце з сырам, яечнымі жаўткамі і прапусціце праз мясарубку. Дадайце смятану, соль, чорны молаты перац і старанна разатрыце. Гэтай масай напоўніце палавінкі бялка, надаючы ім форму цэлага яйка. На кожнае яйка пакладзіце кавалачак памідора або чырвонага марынаванага перцу. Яйкі пакладзіце на блюда, заліце мянэзам (па жаданню ў яго можна дадаць гарчыцу). Аформіце лісточкамі салаты, зяленівам пятрушкі, долькамі памідораў.

4 яйкі, 100—120 г вяндліны, 1—2 ст. лыжкі смятаны, 20—30 г сыру, 2—3 ст. лыжкі мянэзу, соль, перац па смаку.

## КАТЛЕТЫ ЦЯЛЯЧЫЯ З ГАРНІРАМ



Ад цялячай карэйкі нарэжце катлеты з костачкай. Кожную катлету асцярожна адбіце (да таўшчыні 1 см) секачом, змачыўши яго ў халоднай вадзе, і надрэжце ў некалькіх месцах (каб пры смажанні катлеты не дэфармаваліся). Пасыпце катлеты соллю, змачыце ў збітым яйку і запаніруйце ў молатых сухарах.

Падрыхтаваныя катлеты пакладзіце на разагрэту з маслам патэльню і смажце з абодвух бакоў да ўтварэння румянай скарынкі. Катлеты павінны быць добра прасмажаны.

Катлеты пакладзіце на блюда костачкамі ў адзін бок; паліце растопленым маслам.

На гарнір можна падаць смажаную бульбу, бульбянае пюэр або адвараную гародніну, салату з сырой гародніны.

На 500—600 г цялячай карэйкі 1 яйка, 2—3 ст. лыжкі молатых сухароў, 2—3 ст. лыжкі масла.

## ЯЛАВІЧЫНА ПА-ЛЬВОЎСКУ

Ялавічыну нарэжце парцыённымі кавалкамі, адбіце секачом, пасаліце, пасыпце перцам, пакладзіце на добра нагрэту патэльню з тлушчам і абліжце да палавіны гатоўнасці. Абліжанае мясо пакладзіце ў каструлю, на яго — слой яблыкаў,

нарэзаных кружочкамі, і ў закрытай пасудзіне тушыце калі 30 мінут. Уліце сухое столовае віно і давядзіце да кіпення.

Да ялавічыны падайце смажаную бульбу, зялёны гарошак. Пры падачы пасыпце зяленівам.

На 500—600 г ялавічыны 1—2 ст. лыжкі тлушчу, 6—8 свежых яблыкаў,  $\frac{1}{2}$  шклянкі сухога столовага віна.

## ТОРТ ЛІМОННЫ, БІСКВІТНЫ

Размякчанае сметанковое масла змяшайце з цукровым пяском і здробненай лімоннай цэдрай, знятай з двух ліманаў, і, увесе час памешваючы, паступова ўлівайце жаўткі і добра іх расцірайце. Усыпце пшанічную муку і замясіце цеста. Улі-



це збітыя на пену яечныя бялкі і асцярожна перамяшайце. Цеста выліце ў форму або патэльню, змазаную маслам і пасыпаную молатымі сухарамі. Форму трэба запаўняць на  $\frac{2}{3}$  яе вышыні. Торт выпекайце ў духоўцы пры тэмпературе 220—230°. Гатовы торт пасыпце цукровай пудрай.

На  $1\frac{1}{2}$  шклянкі пшанічнай муки  $\frac{3}{4}$ —1 шклянку цукровага пяски, 6—8 ст. лыжак сметанковага масла, 8—10 яек, цэдра з 2 ліманаў, 1—2 ст. лыжкі цукровай пудры.

Пры варцы малочнай кашы соль трэба класці ў малако перад закладкай круп.


Чым больш далікатны і пахучы прадукт, тым менш патрэбна прыпраў да яго.

З дробна пасечаных касцей лепш выварваюцца растворальныя рэчывы, і булён будзе больш насычаны.

Мясны булён для супаў трэба абавязкова варыць з рэпчатай цыбуляй і пахучымі карэннямі: морквой, пятрушкай, сельдзэрем, папярэдніе абліжыўшы іх без тлушчу. Такі булён будзе асабліва прыемны на смак і духмяны.

Для салаты ўжывайце араматызаваны воцат, які гатуюць наступным чынам: воцат, пракіпяціўши, выліваюць у каструлю, кладуць крыху солі, цукровага пяски, нарэзанае зяленіва пятрушкі, некалькі долек часнaku, лаўровы ліст і чорны перац. Закрываюць накрыўкай, а праз некалькі дзён воцат працэджваюць, выліваюць у бутэльку і шчыльна закупорваюць.

Вясновы ветрык.  
Фотаэцюд Ул. Вяхоткі.



ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ  
ПЕРИОДИКИ

УМЕРАННА

Га - раць над ракою заранкі у со - неч - ных іск.рах вяс -  
ны. Прый - шлі да стан - коў ві - цяблян - кі квя -  
ціс - ты - я ткаць ды .ва - ны, квя - ціс - ты - я  
ТКАЦЬ ды .ва - ны.

Для падварэння! Для заканчэння!

## ВІЦЕБСКІЯ ТКАЧЫХІ

Словы А. РУСАКА

Музыка І. КУЗНЯЦОВА

Гараць над ракою заранкі  
У сонечных іскрах вясны,  
Прыйшлі да станкоў віцяблянкі  
Квяцістыя ткаць дываны.  
Якія ж карункі-узоры  
Саткуць яны ўмелай рукой!  
Адна кажа: вытчам свой горад,  
Другая — сады над Дзвіной.

Запелі у іх верацёны,  
Застукалі ў такт чаўнакі,  
А рукі на ўсё іх злаўчони,  
Усё яны ткаць мастакі.  
Ручай пад купчастай вярбою,  
Зялёнаага бору гушчар,  
І веліч народа-героя,  
Што к сонцу нясе зямны шар.

А неба скідае ім зоры  
І колер вясёлкавы свой,  
І ткуць яны шчасця узоры  
І сонца Радзімы сваёй.  
А вокал зямля расцвітае,  
Красе і канца не відаць.  
Узоры наддзвінскага краю  
Ткачыхам павек не саткаць.

На першай старонцы вокладкі —  
Волгаград.  
Манумент «Радзіма-маці».



Мал. Я. Змітровіча

Галоўны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная калегія:  
М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, М. А. ЖЫДОВІЧ,  
М. С. КОНАНАВА, Р. У. КУДРЭВІЧ, Л. П. МАРЫНКЕ-  
ВІЧ, Р. С. ПІЕНАВА, В. А. ЧАРНЯЎСКАЯ.

Тэхнічны рэдактар І. А. Цылаў. Карэктар В. І. Асіпенка.  
Мастацкае афармленне Ю. Пучынскага.

АТ 07218. Журнал «Работница и крестьянка»  
на белорусском языке. Издание ЦК КП Белоруссии.  
Здадзена ў набор 28.II-69 г. Падпісана да друку 25.III-69 г.  
Друк. арк. 5,5. Аўт. арк. 7,3.  
Папера 60×90%. Адрес рэдакцыі: Мінск, Ленінскі праспект, 77.

Тэлефоны: галоўнага рэдактара — 6-17-51, адказн. сакратара,  
аддзела прамысловасці — 6-38-14, аддзелаў сельскай гаспадаркі  
і культуры — 6-38-24.

Друкарня выдавецтва «Звязда». Мінск. Цана 15 кап.  
Дадатак — выкрайка. Тыраж 306 369 экз. Зак. 107.



Одиванні

ВЕЧА  
'69

900

Лана 15 кап.  
74995